



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Венесуэлу

6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка ў Венесуэлу. На перагаворах Аляксандра Лукашэнка з венесуэльскім калегам Уго Чавесам, як чакаецца, будзе абмяркоўвацца ўвесь спектр супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Венесуэлай. Плануецца, што ў Каракасе будзе падпісаны шэраг важных сумесных дакументаў. У час візіту кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у цырымоні адкрыцця Нацыянальнай выстаўкі Рэспублікі Беларусь у Венесуэле. У 2006 годзе прэзідэнты Беларусі і Венесуэлы прынялі рашэнне аб стварэнні стратэгічнага альянсу. «Нягледзячы на вялікую геаграфічную аддаленасць, за паравальна невялікі прамежак часу Беларусі і Венесуэла значна рушылі наперад па розных напрамках узаемадзейнасці: многія праекты на сённяшні дзень паспяхова стартвалі, прывялі да стварэння ўзаемавыгадных».

— падкрэсліў у прэс-службе Прэзідэнта. Багі пачалі стварэнне сумесных прадпрыемстваў па сейсмаразведцы, здабычы нафты, вытворчасці будматэрыялаў. Пачалася рэалізацыя праектаў па пастаўцы ў Венесуэлу беларускай аўтамабільнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай, бытавой тэхнікі, арганізацыі на венесуэльскай тэрыторыі зборачных вытворчасцяў МА3, МТ3, БелАЗ, праектавання і будаўніцтва жылых раёнаў і пасёлкаў.

Разгортваецца супрацоўніцтва ў сферы навукі і адукацыі, культуры, і ваенна-тэхнічнай галіне. Па ўзроўню гаспадарчага развіцця і эканамічнага патэнцыялу Венесуэла ўваходзіць у лік вядучых дзяржаў Лацінскай Амерыкі. Краіна займае першае месца ў гэтым рэгіёне па даказаных запасах нафты і 7-е месца ў свеце па здабычы нафты, ёсць таксама вялікія газавыя радовішчы.

БЕЛТА.

## Парламенцкі дзёнік

### У першым чытанні прыняты праект Бюджэтнага кодэкса

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі прынялі ўчора ў першым чытанні праект Бюджэтнага кодэкса.

Як адзначыў, прадстаўляючы праект, міністр фінансаў Беларусі Мікалай Корбут, распрацоўка дакумента прадбачае неабходнасць сістэматызацыі бюджэтнага заканадаўства, якое цяпер уяўляе сабой сумеснасць прававых актаў, што змяшчаюць нормы бюджэтнага права, і не адпавядае сучаснаму стану бюджэтных адносін.

Дакументам таксама прадугледжваецца дапушчэнне дэфіцыту бюджэту ў выпадку наяўнасці крыніцы яго фінансавання і вызначаны яго гранічны ўзровень. Паводле слоў міністра, у еўрапейскіх краінах дэфіцыт бюджэту абмяжоўваецца 3 працэнтамі.

Учора ж Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні папяркі ў Крымлінальна-выканаўчы кодэкс па пытаннях выканання пакарэння ў выглядзе канфіскацыі маёмасці.

Як паведаміў першы намеснік міністра па падатках і зборах Уладзімір Палуян, гэты дакумент быў распрацаваны ў сувязі з прыняццём Указа ад 4 верасня 2006 года № 559 «Аб рабоце з маёмасцю, канфіскаванай, арыштаванай або накіраванай у даход дзяржавы».

Ва ўказе вызначаны органы, якія ажыццяўляюць работу з накіраванай або маёмасцю. Таму з артыкулаў кодэкса выключаны нормы, што вызначаюць фінансавыя органы ў якасці маючых паўнамоцтва на ажыццяўленне дзейнасці з такой маёмасцю. Указам зацверджана Палажэнне аб парадку ўліку, захоўвання, ацэнкі і рэалізацыі маёмасці, канфіскаванай, арыштаванай або накіраванай у даход дзяржавы. У сувязі з гэтым Крымлінальна-выканаўчы кодэкс дапаўняецца нормай, якая ўсталявае, што маёмасць, якая падлягае знішчэнню, канфіскавана быць не можа. Усталяваецца, што асоба, якая прыняла маёмасць на захоўванне, папярэджае аб адказнасці за яе псеваванне, утойванне, адчужэнне.

БЕЛТА.

## Патрабаванне Мінэканомразвіцця РФ адмяніць механізм паставак тавараў на ўнутраны рынак неабгрунтаванае

Такую думку па прэс-канферэнцыі выказаў намеснік міністра гандлю Беларусі Вячаслаў Драгун.

«Гэтыя патрабаванні зусім не абгрунтаваныя, паколькі мы абараняем свой унутраны рынак, — сказаў ён. — Любая краіна ў такой сітуацыі прымае 6 меры для таго, каб забалансаваць сітуацыю на ўнутраным рынку. Мы не лічым, што гэта з'яўляецца абмежавальнай мерой або мерай нетарыфнага рэгулявання. У гэтым выпадку мы пераарамэржавалі таварныя рэсурсы, якія ёсць у рэспубліцы, і зарэгулілі тыя прадпрыемствы, якія не запатрабаваны». Вячаслаў Драгун удакладніў, што размова ідзе пра

мніскія малаказаводы. Пры гэтым ён адзначыў, што пастаўкі і дамоўленасці з расійскімі пакупнікамі айчынных экспарцёраў выконваюць у поўным аб'ёме.

«Мы пайшлі ўжо насустрач раіскаму боку, калі яны вырашылі абследаваць нашы прадпрыемствы, якія ажыццяўляюць экспарт у Расію. Па ўсіх атрыманых станоўчых выніках. Ім трэба было б праінтэрвіюваць уласныя прадпрыемствы», — заўважыў ён. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што «польскі, украінскі або расійскі бакі не маюць права дыктаваць палітыку нам на ўнутраным спажывецкім рынку».

Алена САЛАНЕНКА, БЕЛТА.



11-гадовы жыхар Турава Іван ЯНОУСЬКІ на самым старажытным месцы колішняга цэнтру Тураўскага княства. Цяпер тут захоўваюцца археалагічныя знаходкі.

## ФПБ: ЗАРОБКІ — БЛІЖэй ДА ЕўРОПЫ?

У праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2010—2015 гады павінны быць закладзены паказчыкі, якія дазваляць забяспечыць рэзкі рост заробкаў — аб гэтым падчас ІV пленума Савета Федэрацыі прафсаюзаў заявіў у першым чытанні Леанід Козік. У прыватнасці, у зоры з'явіліся пытанні па фарміраванні зарплат, і перш-наперш — у рэальным сектары эканомікі. «Зразумела, нам неабходна вырашаць праблему значнага адрознення на заробках паміж галінамі і прадпрыемствамі, аднак рэзкі гэты рост заробкаў не за кошт абмежавання высокай зарплат, а за кошт павелічэння нізкіх».

Пры гэтым, лічыць Федэрацыя, у праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2010—2015 гады неабходна прадугледзець магчымы рост сярэдняй зарплат не на 50—70 дэлару штогод, а больш калі не можа быць ніжэй за бюджэтную сярэднюю зарплату. І адны з вынікаў гэтага стала зніжэнне долі малазабяспечанага насельніцтва. Калі летась даходы ніжэй за БІМ мелі 13,4, то сёлетая — ужо 8,7 працэнта грамадзян краіны.

Праўда, заўважваюць у прафсаюзах, тут усё яшчэ застаецца не-

калькі праблемных момантаў. У прыватнасці, заробкі па ахове здароўя, адукацыі, культуры, сацыяльным забяспячэнні прываюцца па ранейшым адставае ад сярэдняга паказчыка па бюджэтных сферах, захоўваюцца нізкі ўзровень аплаты працы ў сельскай гаспадарцы. Да таго ж, падкрэсліў Леанід Козік, Федэрацыя прафсаюзаў насяроджаюць апошнія спробы стрымлівання зарплат, і перш-наперш — у рэальным сектары эканомікі. «Зразумела, нам неабходна вырашаць праблему значнага адрознення на заробках паміж галінамі і прадпрыемствамі, аднак рэзкі гэты рост заробкаў не за кошт абмежавання высокай зарплат, а за кошт павелічэння нізкіх».

Пры гэтым, лічыць Федэрацыя, у праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2010—2015 гады неабходна прадугледзець магчымы рост сярэдняй зарплат не на 50—70 дэлару штогод, а больш калі не можа быць ніжэй за бюджэтную сярэднюю зарплату. І адны з вынікаў гэтага стала зніжэнне долі малазабяспечанага насельніцтва. Калі летась даходы ніжэй за БІМ мелі 13,4, то сёлетая — ужо 8,7 працэнта грамадзян краіны.

Праўда, заўважваюць у прафсаюзах, тут усё яшчэ застаецца не-

калькі праблемных момантаў. У прыватнасці, заробкі па ахове здароўя, адукацыі, культуры, сацыяльным забяспячэнні прываюцца па ранейшым адставае ад сярэдняга паказчыка па бюджэтных сферах, захоўваюцца нізкі ўзровень аплаты працы ў сельскай гаспадарцы. Да таго ж, падкрэсліў Леанід Козік, Федэрацыя прафсаюзаў насяроджаюць апошнія спробы стрымлівання зарплат, і перш-наперш — у рэальным сектары эканомікі.

Не сакрэт, што адным з самых няпростае пытанняў гэтага года сталі сацыяльныя льготы. Разам з тым, паводле слоў Леаніда Козіка, падчас разгляду закона аб іх у-

радкаванні ў Федэрацыю прафсаюзаў практычна не трапілі скаргі, хоць у той жа час шмат зваротаў датычылася новага Працоўнага кодэкса і мяркуючы змяненні пенсійнага забяспячэння «датэрміноўшчыкаў». Адсюль, заўважыў страшыня ФПБ, можна зрабіць выснову, што льготы ўсё ж аказаліся «не самай прынцыповай праблемай, асабліва калі прыняць да ўвагі, што ў краіне ёсць шмат іншых відаў сацыяльнай падтрымкі».

Праўда, адначасова на некаторыя катэгорыі ўсё ж варта звярнуць асобную ўвагу. Адна з вострых праблем у дадзеным выпадку — рэзкі для студэнтаў. Сапраўды, ужо прынятае рашэнне аб будаўніцтве студэнцкай вёскі, аднак да часу яе з'яўлення ёсць сэнс падумаць аб іншых варыянтах. Скажам, Федэрацыя прафсаюзаў выступае за прапанаваны адцаць пад інтэрна-штатыя студэнцкія будынкі аздаўленых лагераў, якія фактычна выкарыстоўваюцца толькі летам, а высокімі тэмпамі. Тым больш што такі рост павялічыць спажывецкі попыт і ў рэшце рэшт станоўча аддаць да эканоміцы.

Не сакрэт, што адным з самых няпростае пытанняў гэтага года сталі сацыяльныя льготы. Разам з тым, паводле слоў Леаніда Козіка, падчас разгляду закона аб іх у-

радкаванні ў Федэрацыю прафсаюзаў практычна не трапілі скаргі, хоць у той жа час шмат зваротаў датычылася новага Працоўнага кодэкса і мяркуючы змяненні пенсійнага забяспячэння «датэрміноўшчыкаў». Адсюль, заўважыў страшыня ФПБ, можна зрабіць выснову, што льготы ўсё ж аказаліся «не самай прынцыповай праблемай, асабліва калі прыняць да ўвагі, што ў краіне ёсць шмат іншых відаў сацыяльнай падтрымкі».

Праўда, адначасова на некаторыя катэгорыі ўсё ж варта звярнуць асобную ўвагу. Адна з вострых праблем у дадзеным выпадку — рэзкі для студэнтаў. Сапраўды, ужо прынятае рашэнне аб будаўніцтве студэнцкай вёскі, аднак да часу яе з'яўлення ёсць сэнс падумаць аб іншых варыянтах. Скажам, Федэрацыя прафсаюзаў выступае за прапанаваны адцаць пад інтэрна-штатыя студэнцкія будынкі аздаўленых лагераў, якія фактычна выкарыстоўваюцца толькі летам, а высокімі тэмпамі. Тым больш што такі рост павялічыць спажывецкі попыт і ў рэшце рэшт станоўча аддаць да эканоміцы.

Не сакрэт, што адным з самых няпростае пытанняў гэтага года сталі сацыяльныя льготы. Разам з тым, паводле слоў Леаніда Козіка, падчас разгляду закона аб іх у-

радкаванні ў Федэрацыю прафсаюзаў практычна не трапілі скаргі, хоць у той жа час шмат зваротаў датычылася новага Працоўнага кодэкса і мяркуючы змяненні пенсійнага забяспячэння «датэрміноўшчыкаў». Адсюль, заўважыў страшыня ФПБ, можна зрабіць выснову, што льготы ўсё ж аказаліся «не самай прынцыповай праблемай, асабліва калі прыняць да ўвагі, што ў краіне ёсць шмат іншых відаў сацыяльнай падтрымкі».

Праўда, адначасова на некаторыя катэгорыі ўсё ж варта звярнуць асобную ўвагу. Адна з вострых праблем у дадзеным выпадку — рэзкі для студэнтаў. Сапраўды, ужо прынятае рашэнне аб будаўніцтве студэнцкай вёскі, аднак да часу яе з'яўлення ёсць сэнс падумаць аб іншых варыянтах. Скажам, Федэрацыя прафсаюзаў выступае за прапанаваны адцаць пад інтэрна-штатыя студэнцкія будынкі аздаўленых лагераў, якія фактычна выкарыстоўваюцца толькі летам, а высокімі тэмпамі. Тым больш што такі рост павялічыць спажывецкі попыт і ў рэшце рэшт станоўча аддаць да эканоміцы.

Не сакрэт, што адным з самых няпростае пытанняў гэтага года сталі сацыяльныя льготы. Разам з тым, паводле слоў Леаніда Козіка, падчас разгляду закона аб іх у-

радкаванні ў Федэрацыю прафсаюзаў практычна не трапілі скаргі, хоць у той жа час шмат зваротаў датычылася новага Працоўнага кодэкса і мяркуючы змяненні пенсійнага забяспячэння «датэрміноўшчыкаў». Адсюль, заўважыў страшыня ФПБ, можна зрабіць выснову, што льготы ўсё ж аказаліся «не самай прынцыповай праблемай, асабліва калі прыняць да ўвагі, што ў краіне ёсць шмат іншых відаў сацыяльнай падтрымкі».

Праўда, адначасова на некаторыя катэгорыі ўсё ж варта звярнуць асобную ўвагу. Адна з вострых праблем у дадзеным выпадку — рэзкі для студэнтаў. Сапраўды, ужо прынятае рашэнне аб будаўніцтве студэнцкай вёскі, аднак да часу яе з'яўлення ёсць сэнс падумаць аб іншых варыянтах. Скажам, Федэрацыя прафсаюзаў выступае за прапанаваны адцаць пад інтэрна-штатыя студэнцкія будынкі аздаўленых лагераў, якія фактычна выкарыстоўваюцца толькі летам, а высокімі тэмпамі. Тым больш што такі рост павялічыць спажывецкі попыт і ў рэшце рэшт станоўча аддаць да эканоміцы.

Не сакрэт, што адным з самых няпростае пытанняў гэтага года сталі сацыяльныя льготы. Разам з тым, паводле слоў Леаніда Козіка, падчас разгляду закона аб іх у-

## РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я І Н Ф А Р М А Ц Ь Я С У Т А К

### ВЫПРАБАВАННЕ ГАРАДСКІМ РУХАМ

Міністэрства ўнутраных спраў змяніла правілы задчы практычнага экзамену на атрыманне пасведчання кіроўцы аўтамабіля.

Паводле слоў старшага інспектара ўпраўлення ДАІ МУС Беларусі Фёдара Гуліцкага, з учарашняга дня ў Беларусі дзейнічае новая паставава Міністэрства ўнутраных спраў, якая рэгламентуе правілы прыёму іспыту па кіраванні транспартным сродкам. У прыватнасці, на «першым этапе», падчас дэманстрацыі свайго майстэрства на аўтадроме, курсанту патрэбна выканаць толькі адзін элемент: гэтак званы пад'ём на эстакадзе, нахиланай не менш чым на 16 градусаў. На выкананне гэтага практыкавання даецца дзве спробы. А вось такія элементы, як «заезд заднім ходам у гараж», «дыяганальнае паркоўка», «разварот на ўчастку абмежаваных памераў» выключаны з праграмы практычных іспытаў. Затое значна павялічаны час «другога этапу»: на праверку ўмення кіраваць аўтамабілем у гарадскіх умовах аднаго курсанта адводзіцца не менш за 20 хвілін. Больш за тое, калі раней курсанты звычайна ездзілі па адным кі на 2—3 загадзя вядомых маршрутах, то зараз інспектар ДАІ можа самастойна выбраць вуліцы, дзе будзе правярць узровень падрыхтоўкі прэтэндэнтаў на правы. А ў будучым, паводле слоў Фёдара Гуліцкага, плануецца пракласці маршрут прыёмкі іспытаў і за межы населеных пунктаў, каб вызначыць, наколькі ўпэўнена адчуваюць сябе курсанты на больш хуткіх магістралях.

За 10 месяцаў гэтага года кіроўцы са стажам да 1 года ўчынілі 250 аварыяў, у якіх 53 чалавекі загінулі і 314 атрымалі раненні.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

### ЗДАЎ ЭКЗАМЕН У ДАІ... З 46-Й СПРОБЫ

Супрацоўнікі ўпраўлення ДАІ УУС Віцебскага аблвыканкама пасля 46-й экзаменацыйнай спробы нарошце ўручылі правы жыхару Віцебска, расказаў начальнік мікраіаёнага экзаменацыйнага аддзялення ДАІ УУС Віцебскага аблвыканкама Сяргей Дзявін.

Няўдачылі 59-гадовы вадзіцель за паршэненне Правілаў дарожнага руху быў пазбаўлены праваў некалькі год таму. На працягу трох гадоў ён спрабаваў вярнуць іх. Аднак кожны раз на экзамене атрымліваў нездавальняючы адзнаку і вымушаны быў паўтараць спробу зноў і зноў. Яго цяперню і ўпартасці можна толькі паазірдацца, таму што апошні «рэкардсмен» па колькасці іспытаў здаўся на трэцім годзе пасля 34-га праваленага экзамену.

Дзіяна КУРЫЛА, БЕЛТА.

### ЛОСЬ ВІШЫА НА ТРАСУ: ЗАГІНУЛІ ДВОЕ

Пад Баранавічамі на трасе аўтамагістралі Брэст—Мінск адбылося сутыкненне аўтамашыны з ласём.

Стаў тунан і вадзіцель убацьві зверга, які выйшаў на трасу, калі ўжо тармазіць было позна. У аварыі загінулі 50-гадовы жыхар Брэста і лось. Сымон СВІСТУНОВІЧ.

### ЗА ДАБРО АДПЛАЦІЎ РЭКЕТАМ

На працягу трох гадоў двоічы судзімы мінчанін «тарэарываў» гаспадара майстэрні па рамоне абытку і пры гэтым жыў за кошт сваёй ахвяры.

Як паведаміла старшы памочнік Мінскага транспартнага пракурора Дзіяна Глушкова, пачалася гэтая крымінальная гісторыя ў 2004 годзе. Тады грамадзянін Яраш выйшаў на волю і адразу ж завітаў у госці да сталічнага жыхара Ж. Адрас яму даў сабар, які застаўся на «зоне». Хоць госяць быў і няпрошаны, але шчыра Ж. прыняў яго ветліва і нават даў крыху грошай беднаму «зэку». Праз некаторы час Яраш зноў прыйшоў і папрасіў яшчэ грошай на жыццё. Атрымаўшы «дапамогу» знік. А ў наступны раз завітаў да свайго «спонсара» ўжо не з прасьбай, а з пагардай: маўляў, аддавай жожны тыдзень частку свайго прыбытку, інакш не жыць ні табе, ні тваім блізкім. Спадад Ж. не на жарт спалохаўся і ўзяў на ўтрыманне нахабніка. З тае пары Яраш доўжыць на тыдзень прыходзіць да гаспадара невялікай майстэрні па рамоне абытку і атрымліваў кожны раз на 150 тысяч рублёў. Так працягвалася тры гады. За гэты час Яраш атрымаў ад свайго «спонсара» 20 мільянаў 950 тысяч рублёў. Аднак і гэтага яму падалося мала. Рэжэмір пачаў патрабаваць, каб ягоны «карміцель» прадаў 4-пакаёвую кватэру і з атрыманай сумы аддаў яму 10 тысяч дэлару. Вось туд цяперню і спадара Ж. лопнула і ён звярнуўся па дапамогу ў праваахоўныя органы. Рэжэмір атрымаў 7 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Да таго ж яму даваўся кампенсавач пацярпеламу нанесеную шкоду ў памеры 20 мільянаў 950 тысяч рублёў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

### НАПІЎСА І ЗАДУШЫЎ СЕСЕДА

81-гадовы пенсіянер з Маларыцкага раёна задушыў сабуртэльніка.

Спацатку старыя з вёскі Хаціслаў разам пілі гаралку. Затым пасварыліся і перайшлі да бойкі. Мацнейшым аказаўся 81-гадовы, літаральна голымі рукамі ён задушыў на дзесяткаў гадоў маладзёвага аднакласніка. Састарэлы душагуб затрыманы.

Яна СВЕТАВА.

# У ЧЫМ КАПІЦЬ БЕЛАРУСУ?

«Вага», якую сёлета набыў еўра, скарэктавала, мабыць, адносіны многіх нашых грамадзян да гэтай валюты. Амерыканскі дэлар, да якога прыкляпіліся больш і які пакуль пераважае ў напаленых насельніцтва, наадварот, — расчараваў.

Людзі, якія трымалі зберажэнні ў USD, з сумам канстатавалі — стаўка была неапраўданай. Куды больш пашанцавала трымальнікам еўра — імялі яго рост прынес ваджкі даход. Нагадаем, што ў абменным пункце валюты са студзеня года еўра ўзрос амаль на 400 рублёў. Дарчына, на пачатку года эксперт «Звязды», дэкан эканамічнага факультэта БДУ Міхаіл Кавалёў літаральна трапіў у «яблыкчы», прагназуючы, што курс долара ў адносінах да еўра сёлета можа дасягнуць адзінкі ў 1,5 долара за еўра. Гэтыя судзібы былі амаль дасягнуты 23 лістапада, калі на валютным рынку прапаноўвалі 1,49 долара за адзін еўра. Пасля таго сітуацыя крыху змянілася на карысць амерыканскай валюты, аднак ці надогой, і ці не трэба чакаць зноў ў будучым падобных скачкоў? — пра гэта зараз гаворыць вельмі асцярожна. Хоць на дзях некаторыя сродкі масавай інфармацыі агульвалі цікавыя прагнозы ад аўтарытэтных агенства Bloomberg, якое правало апытанне 38 аналітыкаў-макраэканамістаў, высветляючы іх меркаванне наконт курса цэфрдаканароўскай у наступным годзе. І высветлілася, што пераважна большасць экспертаў сьвідчыцца ў тым, што долар у 2008 годзе вырасць у адносінах да еўра. Ва ўсім разе, многія лічаць, што долар будзе каштаваць больш, чым цяпер.

Так, паводле гэтага апытання, па выніках 2008 года долар можа вырасць у сярэднім на 7 працэнтаў у адносінах да еўра. Звязваюць магчымы рост курса долара аналітыкі з сітуацыяй са знешнегандлёвым балансам ЗША, які выраўноўваецца. Напрыклад, германскі Deutsche Bank, які аперыруе на валютным рынку, мяркуе, што налето долар вырасць на 4,3 працэнта. З ім пагаджаюцца і іншыя фінансавыя структуры з сучасным імем. «Я, безумоўна, мяркую, што долар чам сур'ёзна рост у наступным годзе, асабліва супраць еўра і англійскага фунта, — гаворыць Стывен Данж, кіраўнік валютнага падраздзялення Morgan Stanley, які чакае, што долар узнімацца да адзінкі 1,35 долара за еўра да снежня 2008 года. — Дэфіцыт гандлёвага балансу ЗША памяншаецца вельмі хутка».

— Каму выгадада зніжэнне курса долара да еўра? — разважае ў гутарцы з карэспандэнтам нашай газеты кіраўнік Цэнтра макраэканамічных даследаванняў Інстытута эканамікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр ЛУЧАНОК. — У першую чаргу, — для амерыканскай эканомікі, таму што тады яна становіцца больш конкурэнтназдольнай. Аднак амерыканцы рызыкуюць у свеце можа з'явіцца іншая рэзервова валюты — еўра. У многіх краінах свету ўжо задумваюцца над тым, каб частку рэзерваў перавесці ў еўра. У сваю чаргу, вынімаюць з рэзерваў долараў прывязваю да таго, што сфера абарачэння гэтай валюты звыцваца, а значыць, амерыканская эканоміка будзе крэдытавацца менш. Тое ж, што еўрапейскі Цэнтрабанк адназначна хоча

зрабіць еўра рэзервовай валютай, — зразумела.

— І чаго ў такім разе трэба чакаць? — Большасць экспертаў прагназуюць, што ў перспектыве еўра будзе расці і надалей. Аднак тут неабходна ўлічваць пэўныя фактары, якія могуць адбійца на сітуацыі з доларам і еўра. Першы фактар, напрыклад, той, што ЗША і далей будуць праводзіць палітыку аслаблення долара для павышэння свайёй конкурэнтназдольнасці. У гэтым выпадку на самай спярэдняй курс еўра будзе далей расці. Цалкам верагодна, што нейкія краіны, у якіх валютныя запасы былі ў доларах, пакрысе іх сьвідваюць і пераводзіць у еўра, гэта значыць, долары выносяцца на рынак і павялічваюцца будзе павышацца. Трэці фактар, аднак ён дзейнічае ў адваротным напрамку, — у Еўрасоюзе прынята шмат адносна слабых эканамічных краін, які ў гэтым сэнсе праіграюць асобным штатам Амерыкі. І гэтыя краіны даводзіцца моцна падтрымліваць, гэта значыць, рэальныя эканамічныя прадласяка для доўгасрочавага шматгадовага росту курса еўра адносна долара асабліва і нябачна. Тут, хутчэй за ўсё, ідзе сярэднэтэрміновая тэндэнцыя, якая вынікча з імкнення еўрапейскіх грашовых органаў зрабіць еўра рэзервовай валютай, і тэндэнцыі амерыканцаў аслабіць долар для павышэння свайёй конкурэнтназдольнасці. Кітай, напрыклад, спецыяльна панізіў курс юаня, каб іх прадукцыя стала конкурэнтназдольнай у свеце. Калі Еўропа будзе працягваць палітыку павышэння курса еўра, то эканамічныя перспектывы ў яе не вель-

мі добрыя. Таму, я думаю, што ў рэшце рэшт сітуацыя не такая ўжо і адназначная, і, на мой погляд, еўра ўжо некалькі пераацэнены.

— Як у гэтай сітуацыі зарыентавацца людзям, якія не ведаюць, чаму аддаць перавагу — трымаць зберажэнні ў доларах, еўра, беларускіх, ці расійскіх рублях? Што б вы ім параілі?

— Мне падаецца, што зараз усё ж такі лепш трымаць грошы ў беларускіх рублях на дэпазітах, таму што Нацыянальны банк пакуль не панізіў стаўку рэ-фінансавання. Калі ж вы хочаце трымаць грошы ў валюце, то можна разбіць іх на тры «кошыкі»: у адзін пакласці долары, у другі — еўра, у трэці — расійскія рублі. Мяркую, што ў бліжэйшыя гады Расія будзе развівацца шалкам паспяхова

**Прэзідэнт Расіі ўзнагародзіў У. Гасцюхіна, Р. Янкоўскага, В. Елізар’ева медалём Пушкіна**

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін узнагародзіў медалём Пушкіна сем прадстаўнікоў Беларусі. Гэтай узнагароды ўдастоены папулярныя артысты Уладзімір Гасцюхін і Расіслаў Янкоўскі, кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра Беларэ Рэспублікі Беларусь Валяцін Елізар’ев, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукцыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Наталія Аўдзеева. Медалём Пушкіна таксама ўзнагароджаны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзімір Пракапціў, актрыса Святлана Сухаеві, рэдактар аддзела культуры часопіса «Гаспадыня» Валяціна Паліканна. Аднаведныя ўказы падпісане прэзідэнтам Расіі, паведамлілі карэспандэнту БЕЛТА ў праслужбе Крамля.

Прадстаўнікі Беларусі ўдастоены расійскай узнагароды разам з групай замежных грамадзян, якія ўнеслі вялікі ўклад у распаўсюджванне, вывучэнне рускай мовы і захаванне культурнай спадчыны, збліжэнне і ўзаемаўзабаганне культур нацый і народнасцей. Усяго ў спісе ўзнагароджаных 19 чалавек.

**У Мінкуст Беларусі пададзены дакументы на дзяржрэгістрацыю РГА «Белая Русь»**

Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне «Белая Русь» падало дакументы на дзяржаўную рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі Беларусі, паведамлілі карэспандэнту БЕЛТА ў міністэрстве.

У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам на працягу месяца міністэрства павінна разгледзець прадстаўленныя дакументы і вынесці рашэнне аб рэгістрацыі грамадскага аб’яднання, адмове ў гэтым з называннем прычын або адтэрміноўцы рэгістрацыі на тэрмін да аднаго месяца, калі працэс стварэння аб’яднання быў праведзены з нязначнымі парушэннямі, растлумачыў у Мінісце.

Рашэнне аб стварэнні РГА «Белая Русь» было прынята дэлегатамі ўстаноўчага з’езда Грамадскага аб’яднання, які адбыўся 17 лістапада гэтага года ў Мінску. Старшынёй Рэспубліканскага савета арганізацыі, у склад якога ўвайшлі 85 чалавек, дэлегаты выбралі міністра адукцыі Аляксандра Радзькова.

**У Польшчы — успышка птушынага грыпу. Мытня ўзмацняе кантроль**

У Польшчы выяўлены два ачагі птушынага грыпу. Гутарка ідзе пра самую небяспечную форму віруса H5N1, якім можа заразіцца чалавек. Таму на гэтым тыдні на беларуска-польскай мяжы ўзмоцнены ветэрынарны кантроль за ўвозам мясепрадуктаў.

Дарчы, увозіць мяса ў Беларусь з Польшчы прыватным асабам было забаронена яшчэ ў жніўні. Яшчэ раней польскую птушку перасталі купляць беларускія прадпрыемствы. Ды і самі грамадзяне, як адзначаюць спецыялісты мытнай службы, сталі вазіць названую прадукцыю значна менш. А цяпер кантроль на ўездзе становіцца больш жорсткім. Як сказаў начальнік Брэсцкага пагранічнага ветэрынарнага пункта Уладзімір Кавальчук, агляда падвяргаюцца ўзёры багаж грамадзян, што перасякаюць мяжу. Нават калі ў пакетах са смядканам казаваюцца бутэроброды з мясам, то гаспадару просьця мяса выкінуць. Усё робіцца для таго, каб паяпрыдзіць увоз у краіну заражаных прадуктаў. Тым часам на птушкафабрыках рэгіёна працягваецца вакцынацыя работнікаў прадпрыемстваў для стымуляцыі імунітэту супраць віруса грыпу.

Яна СВЕТАВА.

**Продаж елак пачнецца 20—23 снежня**

У Беларусі да Новага года плануецца рэалізаваць амаль 200 тыс. елак, паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі намеснік міністра гандлю рэспублікі Вячаслаў Драгун.

Продаж натуральных елак пачнецца 20—23 снежня. У краіне будзе працаваць каля 500 елачных базараў і 150 гандлёвых месцаў па продажы елак. У прыватнасці, у Мінску яны будуць рэалізоўвацца на 11 елачных базарах у кожным раёне сталіцы. Акрамя таго ва ўсіх раёнах намечана арганізаваць прыкладна 90 гандлёвых месцаў па продажы елак. Гандаль будзе вёсці індывідуальныя прадпрыемствы, магазіны і неапасрэдна лясгасы. Кошт натуральных елак у залежнасці ад вышыні складзе ад Br9 тыс. да Br16,5 тыс.

Паводле даных намесніка міністра, гандлёвыя арганізацыі краіны закупілі 1,5 тыс. відаў елачных упрыгажэнняў, каля 100 відаў карнавальных касцюмаў і масак, больш за 40 відаў штучных елак і сосен, а таксама 10 відаў упрыгожаных елак.

БЕЛТА.

**Доктар Алексей Алексеевич ХАДОРКИН:**  
*при алкогольной, никотиновой, пищевой зависимости люди пытаются бороться со стрессом, употребляют спиртные напитки, сладкое, пишу, включающую жиры и муку, никотин. Это неправильно! Если вы сами не можете отказать от этих привычек, мы окажем психологическую помощь. Так же успешно лечатся тирозин и энурез у детей.*

**Запись на прием по телефонам:**

Минск 292-72-73	Служб 2-99-19
Брест 25-14-67	Жлобин 5-11-42
Баранович 42-06-95	Могилев 27-26-48
Борисов 73-37-77	Пинск 37-32-42
Бобруйск 46-22-01	Светлогорск 2-72-71,
Витебск 36-40-30	2-16-55
Молодечно 7-01-88	Речца 3-52-77
Орша 21-40-40	Мозырь 2-94-74, 40-60-85
Полоцк 43-58-61	Гродно 74-04-24, 41-42-39
Солігорск 7-32-39	Волковыск 2-11-85
	Ляда 4-59-20.

Ліцэнзія МЗ РБ № 02040/0311208 от 27.10.2006 г. до 27.09.2011 г.

**«КУКУРУЗА — ГЭТА МЯСА, КУКУРУЗА — МАЛАКО!»**

Менавіта гэтае выслоўе было адным з самых папулярных у часы Хрушчова. Кукурузу тады сеялі паўсюдына — на палі выходзілі калгасамі, школамі, сем’ямі і здавалася, што без гэтай культуры няма ў сельскай гаспадарцы перспектывы і перагачы Амерыку па нарыхтоўцы мяса і малака мы здолеем толькі дзякуючы кукурузе. А потым Хрушчова аб’явілі валюнтарыстам і ачысцілі калгасныя палі ад гэтай культуры, якая была навазана сельскай гаспадарцы сілай.

А сёння кукуруза зноў становіцца папулярнай і без яе мы ўжо не можам абіццася. Дык у чым тут справа?

Сёлета на Брэстчыне было пасеяна 120 тысяч гектараў кукурузы, якая пайшла на сілас, а яшчэ з 30 тысяч сабралі зерне. Ураджай апошняга ў 70—90 ц/га ляміцца прыстойна, а калі дасягае 130—140 цэнтнераў, то гэта ўжо сапідны. Большасць кіраўнікоў сельгаскааператываў лічыць, што без кукурузы немагчыма мець у гаспадарцы паўнацэнную кармавую базу, але разам з тым некааторыя старшыні да кукурузы яшчэ ставяцца з недаверам. Маўляў, культура капрызлівая і працэдзімак.

Звярнуўшы да намесніка старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні пры Брэсцкім аблвыканаме Аляксея Трашчэка.

— Па сутнасці, Хрушчоў з кукурузай не памыліўся. Бяда ў тым, што усё вырашала па-партыйнаму — з насюку. Прынялі пастанову ўверсе і спустылі яе ўніз, падумалі, што рашэнне партыі будзе выканана. А кукуруза — культура высакаяналагічная, патрабуе прафесійнага падыходу, хатна на навуковай аснове. А про тады гэтым займаўся? За кукурузу ўзяліся людзі, якія ў гэтай культуры нічога не разумелі. Справу завалілі, а затым ва ўсім абвінавачвалі Хрушчова. Ку-

курузай павінны былі займацца не партпаратчыкі, а вучоныя.

— Аляксей Дзянісавіч, з аднаго боку, гэта так, але я памятаю кукурузныя палі, якія даводзілася перапарваць, бо та кукуруза часта не хацела расці на нашай зямлі. Перашкіджалі замаразкі, халоднае ці засушлівае лета. А пазней пачалі сцярджаць, што Хрушчоў навазяў кукурузу паўсюдына, не ўлічваючы кліматычныя ўмовы. А што, у нас надвор’е на кукурузу ўжо не ўпільвае?

— У сельскай гаспадарцы я працую не адзін год. За ўвесь гэты перыяд кукуруза на Брэстчыне ні разу не падводзіла. Лічу, што на Палессі яна можа даваць добры ўраджай. А гэта водгук тых годў, калі забываць і пра селекцыйную работу, неабходна ісці зваляючымся шляхам да рашэння праблемы. Адаптацыю расліны да нашых кліматычных умоў таксама ніхто не адмаўляе. Ды і сувастныя напрадкі ў гэтай галіне велькі выкарыстоўваць.

— Сапраўды, прыемна бачыць кукурузу, якая сцягнута. Можна, гэта звязана з новымі тэхналогіямі, але мне некалі даводзілася з другімі вучнямі сеяць кукурузу квадратна-гнездавым спосабам, а затым матышкай тыя

а абсталявання. Таму патрэбна спакойна працаваць у гэтым накірунку.

Але ж разам з тым адзначу, што толькі сапраўдны гаспадар можа сам вызначыць, што яму сеяць і вырошчваць на сваёй зямлі — галоўнае, каб зямля гэтая ў яго была і мела рэальную цану. А роля дзяржавы — ствараць спрыяльныя ўмовы для гаспадарання.

**СТАЛІЧНЫЯ «ХРУШЧОЎКІ» ЧАКАЕ МАСАВАЯ МАДЭРНИЗАЦЫЯ**

Зараз у адміністрацыях Мінска ў ўлік маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў знаходзіцца каля 215 тысяч грамадзян і сем’яў, — паведаміў журналістам намеснік начальніка ўпраўлення жыллёвай палітыкі Мінскага гарвыканкама Аляксандр Шэршань.

Паводле слоў спецыяліста, існуючае павелічэнне такой катэгорыі звязана перш за ўсё з тым, што ў апошнія гады кардынальна змяніліся ўмовы і спрасцілася працэдура пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў. Акрамя гэтага, толькі за апошнія 5 гадоў у сталіцу міграў равала каля 104 тысяч іншгагародніх грамадзян краіны. Нягледзячы на павелічэнне аб’ёмаў жыллёвага будаўніцтва, зараз чарга маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў працягвае «старэць». Так, сёння ў сталіцы ўключваючы ў спісы на будаўніцтва жылы тыя грамадзяне і сем’і, якія сталі на ўлік да сярэдзіны 1987 года.

Менавіта дзеля таго, каб выправіць сітуацыю з велькімі жыллёвымі чаргамі, перад будаўнічымі галінамі сталіцы пастаўлены сапраўды глабальныя задачы па нарошчванні аб’ёмаў жыллёвага будаўніцтва. Сёлета ў Мінску запланавана пабудавань 1 076 тысяч квадратных метраў жылыя, у 2008 годзе плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ўжо 1 229 тысяч кв.м, у 2009 годзе — 1 343 тысяч кв.м, у 2010 годзе — 1 465 тысяч квадратных метраў жылыя. Сёлета ў структуры будаўніцтва ўзводзіцца каля 65 працэнтаў жылыя для маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў, а па плане да 2010 года гэты паказчык неабходна павялічыць да 80 працэнтаў ад агульнага аб’ёму будаўніцтва.

На думку Аляксандра Шэршань, запланаваныя паказчыкі — вельмі сур’ёзныя і такі план будзе цяжка выканаць, бо стан будаўнічых трэстаў сталіцы і галіны ўвогуле маральна і фізічна старэаў. Таму сёння спецыялісты Мінгарвыканкама распрацавалі праграму развіцця будаўнічага комплексу Мінска і нарошчвання магнутнасцяў будаўнічых арганізацый.

Для пэўных катэгорыя грамадзян у сталіцы існуе фонд сацыяльнага жылля.



Фота Тарыя СЕВІНА

**ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ**  
**У ЦЭНТРЫ ПАРЫЖА УЗАРВАНА ФІРМА ПРЭЗІДЭНТА ФРАНЦЫІ НІКАЛЯ САРКАЗІ: АДЗІН ЗАБІТЫ, ШАСЦІРА ПАРАНЕНЫХ**

У цэнтры французскай сталіцы адбыўся выбух. Спачатку паведамлялася, што выбуховае прыставаенне заходзілася ў сумцы, пакінутай на бульвары Мальзэроб. Але пазней французская паліцыя паведаміла, што выбух адбыўся ў самім будынку былой юрыдычнай фірмы прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі ў доме нумар 52.



Згодна з інфармацыяй на момант падпісання нумара адзін чалавек загінуў, яшчэ шасціра атрымалі раненні, двое з іх — цяжка. Як паведаміла крыніца ў паліцыі, выбуховае прыставаенне было замаскіравана пад паштовую пасьлук. Згодна з неафіцыйнай інфармацыяй падчас выбуху цяжка пацярпелі адвакат і яго сакратарка (загінула). З’явіліся сцярджэнні, што існавала і другая замініраваная пасьлук.

**ЗША ЗАСТАЮЦА АБСАЛЮТНЫМ ЛІДАРАМ ПА КОЛЬКАСЦІ ЗНЯВОЛЕННЫХ**

Паводле інфармацыі, абнарадаванай Бюро судовай статыстыкі ЗША, на канец 2006 года на кожныя 100 тысяч амерыканцаў прыпадае 750 зняволеных. Па гэтым паказчыку Злучаныя Штаты з’яўляюцца абсалютным лідарам у свеце.

Яшчэ пяць мільянаў амерыканцаў прысуджаны да ўмоўнага тэрмінага зняволення з выпрабавальным тэрмінам ці выпущаны на волю ўмоўна-дэтэрмінава. Такім чынам, летася кожны 31-ы поўнагадова грамадзянін ЗША меў не пагажэнню судзімасці.

**ЗАБОЙЦА З АМАХІ ХАЦЬЦА «ПАМЕРЦІ СТЫЛЬНА»**

У распрадэжне паліцыі горада Амаха (ЗША) патрапіла запіска мужчыны, які ў сераду ў гандлёвыя цэнтры з аўтаматычнай вінтовай застрэліў 8 чалавек.

У пасланні, якое знайшлі дома ў маці злчанчыцы, гаворыцца, што ён хоча «памерці стыльна». «Цяпер я праслаўлюся!», — гаворыцца ў запіску. Як стала вядома, за дзень да здарэння забойцы звольнілі з рэстарана McDonald’s.

Трагедыя ў горадзе Амаха стала сёлета другім у ЗША выпадкам масавага расстрэлу мірных грамадзян у гандлёвым цэнтры. У лютым 18-гадова ўраджэнец Босніі ў Солт-Лэйк-Сіці забіў пяцых і параніў яшчэ чатырох чалавек, пасля чаго быў застрэлены паліцыяй.

**Новыя тэхналогіі: з паперы — на палі**

Месціслаўскі раён і Беларуска дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія дамовіліся аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве.

— Трэба рухаць навуку ў вытворчасць, — упэўнены першы намеснік Месціслаўскага райвыканкама Аляксандр Пракапюў. — Гэту задачу ставіць кіраўніцтва краіны, яна прагучала на першым з’ездзе беларускіх навукоўцаў. Наша дамова з акадэміяй прадугледжвае ўкараненне перадавых тэхналогій, перападрыхтоўку і падрыхтоўку кадрў сельскай гаспадары.

Яшчэ да новага года плануецца правесці сустрэчу студэнтаў і выкладчыкаў Акадэміі з выпускнікамі сярэдніх школ. Краўніцтва раёна рэалізуе, што малядыя месціслаўцы, атрымаўшы адукцаю, будуць вяртацца ў родныя мясціны.

Сельска гаспадарка Месціслаўскага раёна развіваецца дынамчна: сёлета сельгаспрадпрыемствы сабралі 96 тысяч тон збожжа. У параўнанні з папярэднім сезонам дадалі 25 тысяч тон — гэта самы вялікі паказчык валавога прыросту ў Магілёўскай вобласці.

На наступны год ураджай Месціслаўшчыны, паводле плана, павінен дасягнуць 110—117 тысяч тон. Раённыя ўлады лічыць, што патэнцыял у сельскай гаспадарак ёсць, і навукоўцы могуць унесці свой уклад у яго раскрыццё.

— Трэба навуку павярнуць на сяло, — упэўнены Аляксандр Пракапюў. — І новая тэхналогія не на паперы выкладваць, а ўкараняць на палях і фермах. Найбольш нас сёння цікавіць селекцыя ў жывёлагадоўлі і раслінаводстве.

Угорскай акадэміі спадзяюцца, што супрацоўніцтва сельскай гаспадаркі Месціслаўшчыны з навукоўцамі дасць магчымасць раёнў выйсці на перадавыя пазіцыі.

Ілона ІВАНОВА.

**«Спартак» рыхтуе «прэм’еру» Новага кандытарскага брэнда**

У канцэрне «Белхарчпрам» канстатуюць, што структура спажывання кандытарскіх вырабаў у нашай краіне істотна змянілася. Так, у апошнія гады беларусы сталі набываць усё больш дарагіх шакладных цукерак, цукерак у каробках і шакаладу. А вось помыт на карамель упай, таму айчыныя вытворцы вымушаны тэрмінова пераарыентавацца на іншыя віды прадукцыі.

Як паведаміў журналістам начальнік ўпраўлення каардынацыі развіцця цукровай і кандытарскай галінаў канцэрна «Белхарчпрам» Валяцін Камандзіраў, за гэты год беларускія кандытарскія прадпрыемствы засвоілі выпуск больш як 140 новых найменнай вырабаў. У пэўнай ступені каталізатарам для актывізацыі пошукі як новых рэцэптаў, так і новых рынкаў збыту паслужыла «вайна брэндаў», аб’яўлена беларусам расійскім холдынгам «Аб’яднаныя кандытары». Нагадаем, што спрэчка разгаралася летася вакол «залатого фонду» кандытарскай індустрыі, кандытарскія брэндаў, створаныя яшчэ ў часы СССР, цукерак «Чырвоная шапачка», «Алёнка», «Мішка касалаты», «Труфель», «Кароўка», карамель «Уз-лётная», «Тэатральная», «Дзюшоў» і многіх іншых. Расійскія кандытары прад’явілі прэтэнзіі да выкрасцін станаў беларусамі запатэнтаваныя ў Расіі гандлёвыя марак і патрабавалі спыніць паступленне ў Расійскую Федэрацыю «кантрафактнай беларускай прадукцыі». У выніку беларусам даялося змяніць і назвы, і ўпакоўку сваіх цукерак, а затым рэгістраваць сваю прадукцыю ў Расійскай Федэрацыі. Калі да развязання «кандытарскай ваіны» беларускія вытворцы пастаўлялі ў Расію да 30 тысяч тон кандытарскіх вырабаў у год, то за 10 месяцаў гэтага года было пастаўлена 15 тысяч тон. Праўда, са жніўня сітуацыя пачала паступова выпраўляцца і нават намеіцца пэўны прырост у аб’ёмах экспарту. Так, за 10 месяцаў гэтага года ў Расію было пастаўлена на 3,5 тысячы тон прадукцыі больш, чым за 10 месяцаў 2006 года. У Маскве вось ужо два гады папулярна дзейнічае гандлёвы дом «Белкандытар», цяпер рыхтуецца адкрыццё яго філіялаў у Санкт-Пецярбургу. Чарговым горадам, дзе з’явіцца філіял «Белкандытара», можа стаць Рыга. Увогуле ж геаграфія экспарту значна пашырлася.

сёння беларускія прысмакамі сплюсоўца ў многіх еўрапейскіх краінах, ЗША, Ізраілі, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, вядучага таксама перамоваў аб пастаўках беларускай прадукцыі ў Кітай і Манголію.

Згодна з праграмай развіцця кандытарскай галіны, да 2010 года выпуск айчынай прадукцыі павінен павялічыцца да 129 тысяч тон у год (гэта плюс 9 тысяч тон да цяперашняга аб’ёму выпуску), што дазволіць цалкам забяспечыць краіну прадукцыяй, якая імпартаўца. Прыкладна ў сакавіку-красавіку гомельскі «Спартак» плануе запустіць сучасную цэлку атэматызаваную лінію па выпуску шакладнага асартыменту. Акрамя шакаладу, шакладных батончыкаў і цукерак, якія ўжо даўно трывала заваявалі густы беларускіх спажываўцаў, тут будзе выпускацца і абсалютна новага для беларускага рынку прадукцыя, нават цукеркі з двайной начынкай, арэхамі, садавінай, лікёрам і іншымі наўняўнікамі. Але гэта толькі першая частка дзёрзкага плана гамільчана, якія збіраюцца канкуруваць нават з прадукцыяй вядомых еўрапейскіх вытворцаў. Ці будзе даступная новая прадукцыя для пакупнікоў з сярэднім даходам? На «Спартак» сцярджаюць, што будзе, але не ўтаўляюць, што збіраюцца рабіць упор таксама і на выпуск элітнай прадукцыі.

Валяцін Камандзіраў пабяціць, што напярэдні навагодніх святах кандытарскай прадукцыя, якая карыстаецца ў пакупнікоў павышаным попытам, не падаражае. Валяцін Камандзіраў звярнуў таксама ўвагу на тую акалічнасць, што па беларускую ДАСТАМ, шакладна прадукцыя можа вырабляцца толькі з натуральных какава-прадуктаў, а расійскія ДАСТЫ дапускаюць выкарыстанне іх замянікца. Пры гэтым кошт расійскіх і беларускіх кандытарскіх вырабаў практычна не адрозніваецца.

Надзея НІКАЛЕВА.

**ІП ЗНІКАЕ. ШТО ДАЛЕЙ?**

Малы бізнэс — вялікія пытанні. Як вядома, да новага года шматлікая катэгорыя індывідуальных прадпрыемальнікаў павіна зрабіць няпроты выбар: або значна абмежаваць колькасць наёмных работнікаў і выкарыстоўваць у іх якасці толькі блізкіх сваякоў, або пераарыентавацца ў прыватнае ўнітарнае прадпрыемства. Таму невяпдакова, што менавіта ця-

пер набываюць асабліва папулярнасць спрэчкі на тэму, каго і як змогуць прымаць на работу «індывідуалы» з 1 студзеня, якім чынам будуць праходзіць звалянні ў выпадку адмовы ад стварэння прыватнага ўнітарнага прадпрыемства і, уласна кажучы, аб якіх варыянтах варта памятаць усім, хто ў выніку застаецца без працоўнага месца?

Для пачатку варта заўважыць, што згодна з указам кіраўніка дзяржавы, з 1 студзеня 2008 года індывідуальныя прадпрыемствы могуць працягваць сваю дзейнасць толькі з прыцягненнем членаў сваёй сем’і і блізкіх сваякоў. А калі больш канкрэтна, то толькі з прыцягненнем мужа або жонкі, бацькоў, родных і ўсыноўленых дзяцей родных братоў і сёстраў, дзядуляў, бабуль ці ўнучкаў.

— Пры гэтым для занятку прадпрыемальніцкай дзейнасцю ў якасці ІП грамадзянін мае права прыцягваць не больш за тры чалавекі, з якімі можна заключаюць як працяўныя, так і грамадзянска-прававыя дагаворы, — адзначае начальнік ўпраўлення прававага забеспячэння і нагляду Дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Алена Камісарова. — І калі патрабаваны па колькасці і сваяцтву не вытрымліваюцца, «індывідуал» абавязаны перарэгістравацца ў прыватнае ўнітарнае прадпрыемства. Або спыніць сваю дзейнасць.

Маркучоў па ўсім, значная частка цяперашніх ІП аддасць перавагу менавіта спыненню дзейнасці. Што чакае ў такім выпадку наёмных работнікаў?

— Працоўныя дагаворы з работнікамі індывідуальнага прадпрыемальніка павінны спыняцца на падставе Указа № 496 ад 15 кастрычніка гэтага года (у сувязі з абмежаваннем на занятка прадпрыемальніцкай дзейнасцю ў якасці індывідуальнага прадпрыемальніка) з вылатвай выхадной дапамогі ў памеры не менш чым двухціндывага заробку, — заўважае Алена Камісарова. — Прычым індывідуальны прадпрыемальнік абавязаны паведаміць работніку аб звалянненні не пазней чым за два тыдні ў пісьмовай форме. І, зразумела, падчас зваляннення ІП не можа забывацца

аб правядзенні своечасовага разліку і выдчы працоўнай кніжкі. Бо калі вядома працоўнай кніжкі за трымліваецца, то наймальнік будзе несці адказнасць, а наёмны работнік атрымае поўнае права запатрабаваць аплату за кожны дзень «адтэрміноўкі».

Зразумела, кожны са звольненых наёмных работнікаў будзе спрабаваць адшукаць адказ на гэта пытанне самастойна. І тым не менш тут неглыба сідкаваць за рахунак адзін шлях — зварот у службу занятасці населеніцтва па месцы жыхарства. Дарчы, ужо цяпер у міністэрстве робяць прагноз: толькі ў сувязі з ліквідацыяй індывідуальных прадпрыемальнікаў па дапамогу ў пошукі «свабодных» месцаў могуць прыйсці ад 30 да 60 тысяч чалавек.

— Пасля такога звароту нашы спецыялісты ў рэгіёнах пачнуць падбор прымальных вакансій, — кажа начальнік галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Мікалай Коханюў. — А рэгістрацыя былаго наёмнага работніка ў якасці беспрацоўнага дасць шаанс атрымаць на трымаценне не толькі адпаведна частка цяперашніх ІП аддасць перавагу менавіта спыненню дзейнасці. Што чакае ў такім выпадку наёмных работнікаў?

— Прычым індывідуальны прадпрыемальнік абавязаны паведаміць работніку аб звалянненні не пазней чым за два тыдні ў пісьмовай форме. І, зразумела, падчас зваляннення ІП не можа забывацца

аб правядзенні своечасовага разліку і выдчы працоўнай кніжкі. Бо калі вядома працоўнай кніжкі за трымліваецца, то наймальнік будзе несці адказнасць, а наёмны работнік атрымае поўнае права запатрабаваць аплату за кожны дзень «адтэрміноўкі».

Зразумела, кожны са звольненых наёмных работнікаў будзе спрабаваць адшукаць адказ на г





# ЛЁС АСАЎНІКА

«Паважана работнік газеты «Звязда»!  
Вы шмат дзе бываеце, пра многае пішаце. А хацелася б, каб вы павылі ў вёскі Асаўнік у Магілёўскай вобласці.  
Была вёска немалая: жылі, працавалі людзі. Нядаўна далучылі яе да гаспадаркі, цэнтр якой знаходзіцца ў вёсцы Дабасна. Гэта за 10 кіламетраў, а можа і болей.

Цяпер у вёсцы Асаўнік разбураны майстэрня, ферма, дзіцячы садок, школа. Многія дамы апусцелі. Яны глядзяць на свет выбітымі вокнамі, зараслі пухтазеллем. Вёска цяпер выглядае горш, чым пасля вайны і Чарнобыля. Няхай бы хто з вашых работнікаў з'ездзіў туды, зрабіў здымкі, пагутарыў з людзьмі, якія там дажываюць. Чаму ў наш час такое робіцца? Гэта крык душы простага чалавека...»

...Пенсіянерка Алена Дарафееўна Гайдук ішла пешшу скрозь нечакана наляцую снежную завіруху. Вярталася дадому з суседняй вёсцы, дзе ў ФАПЕ набыла поўную кішаню лекаў. Ісці, калі шыра, недалёка — усюго кіламетр-другі, і калі б не халодны вецер, можна было б лічыць гэта нават прыемным шпачарам. Па дарозе да хаты энэргічная старая завітала ў вясковую краву, каб даведацца пра навіны і набыць тое-сёе.

Алена Дарафееўна адпрацавала ў сельскай гаспадарцы 35 гадоў. Яна — урэджанка Асаўніка.

— Я нарадзілася і памру тут, — паведмаляе пенсіянерка. — Тут у нас людзей было! У нашым «Максіме Горькім» (мясцовы калгас, які ўжо не існуе. — Аўт.) было усё! А цяпер усё ўцякаюць, сумна. Не ведаю дакладна, якое будучае ў нашай вёсцы.

Разам са шчырымі скаргамі на паміранне Асаўніка сялянка прызнае, што ўлада нямае робіць для людзей. Таму ад песімізму Алена Дарафееўна спрытна пераходзіць да аптымізму.

— Пенсія ў мяне ёсць: няхай не вельмі вялікая, але плаціць яе свечасова, — заўважае яна. — Пошту носяць, участковы заходзіць, «хуткая дапамога» прыязджае. І крама ў нас добрая...

Крама — адзіны цэнтр грамадскага жыцця Асаўніка. Прадавец Наталля Маслава гатова прапанаваць аднавяскоўцаў усё, што яны хочучы і за што могуць заплаціць. Але, масла, хлеб, куры, нават маржанае — усё свежае. Калі трэба нешта асаблівае, можна заказваць. Калі нешта грошай на нейкую пакупку — можна ўзяць у крэдыт.

Сама Наталля Дзмітраўна 13 гадоў жыве ў Асаўніку. Яшчэ нядаўна яна працавала ў мясцовай школе загадчыцай стальной, але школы і дзіцячы садок сёлета зачынілі. Муж ездзіць па заробкі ў Расію. Трэба гадаваць сына, якому ўжо 13 гадоў. Падлетка хоць вучыцца, з'ехаў з вёскі і шукае лепшага жыцця.

— Так, наша вёска памірае, — будзённа гаворыць прадавец. — Вельмі шкада, што школы зачынілі. Пасля гэтай Асаўнік, лічы, асуджана. А дзеці дасюль памятаюць, як я іх смачна харчавала.

Тым больш што наш раён — дата-цыўны.

У Асаўніку правялі сход і жыхары, у прынцыпе, пагадзіліся з такімі развагамі. Цяпер вясковых дзяцей воззяць на спецыяльным аўтобусе ў суседнюю Дабаснянскую школу.

У выніку ўлады зэканомялі 50 мільёнаў рублёў. Яны пойдуч на развіццё вучэбнай базы. Школа ў Асаўніку — не першая ў раёне, якую давялося зачыніць. Іх было тры, і яшчэ адна на чарзе.

Кіраўніцтва мяркуе, што людзі працаздольнага ўзросту павінны шукаць працу ў суседніх вёсках, якія бліжэй да цэнтру гаспадаркі і дзе ёсць вытворчасці. Цяпер у Дабасне, дзе належаў уладальнік аграпрад-будуоцкага домікі для малодцаў сям'яў і ёсць магчымасць уладкавацца. Тым, хто не жадае пакінуць Асаўнік, застаюцца дажываць, і разам з ім, вельмі верагодна, знікне і вёска.

— Хорстка гучыць? Але такое жыццё, — гаворыць старэйшая райсавета. — І мы яго назад не павернем, як бы ні хацелася. Сельскае жыццё, хутчэй за ўсё, у будучыню перацягне ў буйныя цэнтры. Колькасць працаўцуючых у сельскай гаспадарцы скараціцца, бо прый-



Таму размова цяпер ідзе пра тое, каб пакапаціцца пра іх жыхароў, сярод якіх большасць — старыя людзі. Мы іх на волю лёсу не кінем.

— Праца ўсіх неабходных службаў і выкананне сацыяльных стандартаў строга кантралюецца, — запэўніў начальнік аддзела ідэалогіі Кіраўскага райвыканкама Юрый Дайнэка. — І прэтэнзій ад людзей на гэты конт мы не маем. Асаўнік будзе жыць, пакуль тут жывуць людзі. А мы ўсім неабходным жыхароў вёскі забяспечым.

Мяркуецца, што «Добасна-агра» — адна з сярэдніх гаспадарак раёна — будзе развівацца далей. Можна, і ў Асаўніку з'явіцца не падраздзяленні? Пакуль гэта пад сумненнем, калі ўлічыць, што большасць жыхароў тут — пенсіянеры, а асноўныя сродкі ў бліжэйшай перспектыве плануецца выдаткаваць на развіццё цэнтру гаспадаркі.

Анатоль Пенязь, малады старшыня мясцовага сельскага Савета, расказвае, як змяніцца аблічча Дабасна: новыя дамы з усімі выгодамі, капітальны рамонт школы, асфальтаваны і асвятлены вуліц.

— А што датычыцца Асаўніка, дык тут ёсць прастора для прадпрыемальных ініцыятыў, — прапанаваў Анатоль Пенязь. — Нядаўна ў сельсавет звярнуўся малады чалавек, які хоча ў тутаішых балотах здабываць торф. Значыць, не ўсё так змрочна. Асаўніку вельмі была б дарэчы лесасіпальная вытворчасць.

Праўда, усё гэта пакуль проста развагі. Тым не менш жыхарам Асаўніка, якія незадаволены сваім жыццём і лёсам вёскі, прадстаўнікі мясцовай ўлады рацяць не скарацца: маўляў, надзея памірае апошняй.

У бліжэйшай перспектыве ў вёсках будучы ліквідаваны безгаспадарныя дамы, якія снуюць выглед і настроі. Такіх ва ўсім Кіраўскім раёне — 760. А будынак школы ў Асаўніку, які не кінулі і даглядаюць, верагодна, скарыстаюцца для Дома ветэранаў. «Ну хоць нешта!» — задаволены такімі планами мясцовыя пенсіянеры.

...Вуліца Лісная на ўскрайку Асаўніка. Дзве сімпатычныя бабুলі запрашаюць у цёплую хату.

Валянціна Цітаўна Сурьніч, жыхарка Бабуршкі, сорак гадоў ездзіла ў Асаўнік да свекрыцы ў гасці, а цяпер разам з мужам кінула горад і пераехала ў хату, якая засталася ў спадчыну. А Ніна Андрэўна Дзмідовіч — адзінокая свекрачка: яна штодня прыходзіць да братавай нявесткі. «Усёго і шчасця!», — гаворыць старая, і гладзіць па поўсці яшчэ ад-

наго ўдзельніца няхйтрай кампаніі. Спрэс рыжы кот спачатку быў Анфісай, але неўзабаве выявілася, што ён — Анфіс.

— Як нам весела было, як мы працавалі, спявалі, гулялі, — ахвотна ўгадвае мінулыя часіны пенсіянерка. — У нас усё было як пры камунізме. Толькі мы не ведалі, што гэта — камунізм. А цяпер ужо не тое: сумна, старасць прысунула, дзеці з'ехалі.

На ўпадзі старыя не наракаюць, а толькі баяцца, што ўслед за школай зачыняць і краму. Таму што з усёй вёскай «дзержыцца» толькі і кавалак, а на іншым — засталася ўсяго некалькі жыхароў, і тое ўсё сядзяць па аднаму.

Ніна Андрэўна звыкла скардзіцца, што сёлета калгасным пенсіянерам упершыню не далі брэжнэўскага збожжа — маўляў, вялікая крыўда, і што ўстаноўка тэлефона дорага каштавала і дывядзешна, а Валянціна Цітаўна рэхам — што «хуткая дапамога» не выязджае ў вёсцы без агляду мясцавага фальшара і што вясцоўцам давялося навучыцца адзін аднаму рабіць уколь.

Жыццё прайшло, а нібыта не жыла! — падсумоўвае Валянціна Цітаўна, але без лішняй журбы. Бабулі занятыя сваімі надзённымі справамі. Трэба даглядаць сумесную гаспадарку: акрамя лямпага ката, ёсць яшчэ конь, куры і два сабакі, з якімі дзед ходзіць на паляванне. Яго дома не заспець: ён у лесе.

У чаканні паляўнікага бабুলі глядзяць тэлевізар: абмяркоўваюць серыялы, плачуч над «Чакай мяне» і па-добраму зайдзюсяць тым, каму пашанцавала на «Полі цуду». У газетках чытаюць толькі тэлепраграму ды навіны пра нараджэнні і смерці: вочы стамялюцца, трэба браць вочы акулераў.

— А ўлетку ў Асаўніку весяляць, — усміхаецца Валянціна Цітаўна. — Мы тут не галадаем, пенсія ёсць — масла і хлеб будзе. Дзед намачу ў бутлю вінаград — будзе на навагодні святну гоні.

Новы год вясковыя пенсіянеры збіраюцца адзначаць без музыкі, але весела: з крэмавым тортам, бутэлькай добрага кагору і падзякамі Богу за ўсё добрае.

— Нам бы яшчэ трохі пажыць і паглядзець. Не дзеля сьме, а дзеля дзяцей і ўнукаў, — гаворыць Ніна Андрэўна. — Хай жывуць добрыя ўсе маладыя. Не каб было вайны. Няхай Бог дае. І каб улады не забывалася на нашы праблемы і патрэбы.

Ілона ІВАНОВА.  
Кіраўскі раён.

## ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

### Інфарм-укол

**СЕЗОННАЯ ХВАРОБА**  
Эпідэмія грыпу здараюцца, як правіла, у халодны час года: восенню і зімой у Паўночным паўшар'і, вясной і летам — у Паўднёвым. Працягваюцца эпідэмія звычайна 1—2 месяцы, пасля чаго вірус быццам бы знікае.

Ёсць нават гіпотэза аб тым, што вірус грыпу («сяходзіць» у тропікі, дзе з ім адбываюцца антыгенныя мутацыі, пасля чаго, абноўлены, ён зноў пачынае сваё шэсце па планеце. Аднак больш падобнай на праўду ўяўляецца тэорыя, згодна з якой вірус грыпу нікуды не знікае, а пастаянна цыркулюе сярод нас. Узнікненне ж эпідэміі менавіта ў халодны час года тлумачыцца проста: людзі больш часу праводзяць у памяшканнях, кантакты паміж імі больш шчыльныя. Спяняецца эпідэмія, калі прыкладна ў 2/3 насельніцтва выпрацоўваюцца антыцелы да віруса і яны здольны яму працістаяць. Тады ланцужок перадачы віруса ад чалавека да чалавека перарываецца. Паводле даных даследаванняў, у буйных гарадах прыкладна 15—20 працэнтаў насельніцтва штогод хварэюць на грып, прыкладна столькі ж робяць прышчэпкі, і яшчэ 25—30 працэнтаў захоўваюць імунітэт з папярэдняй гадоў.

Пакальні апошняга некалькі гадоў рахкам — што «хуткая дапамога» не выязджае ў вёсцы без агляду мясцавага фальшара і што вясцоўцам давялося навучыцца адзін аднаму рабіць уколь.

Жыццё прайшло, а нібыта не жыла! — падсумоўвае Валянціна Цітаўна, але без лішняй журбы. Бабулі занятыя сваімі надзённымі справамі. Трэба даглядаць сумесную гаспадарку: акрамя лямпага ката, ёсць яшчэ конь, куры і два сабакі, з якімі дзед ходзіць на паляванне. Яго дома не заспець: ён у лесе.

### ЯКІ ЛЕКИ МОЖНА ПРЫМАЦЬ ЦЯЖАРНЫМ?

Вядома, што некаторыя лекі абсалютна бяспечныя для плода. Вось яны: супраціглысныя (левамезол, вермокс), антыгстаміныя, якія прымяняюцца пры алергіі (дымедрол, тавегіл), мясцовыя спрэжарыбковыя (клартрымазол, міканазол), сродкі для лячэння гіпертаніі (адэльфан, вераламіл), спазмалітыкі (папаверын, но-шпа), мясцовыя супрацьвясковыя (мазь аскілінава, кроплі інтэрферона-лі), кафеін, магачонныя сродкі (лазікс, трыямфол), антыбіётыкі групы пенициліну, вітаміны.

### САМАЗАДАВЛЕННЕ: ПРЫМНАЕ З КАРЫСНЫМ

Самаздавальненне дапамагае нам пазбегнуць розных захворванняў. Для жанчын гэта добры спосаб падтрымаць крэватэротаргану малага таза. Застаць крыві ў гэтай сферы суправаджаецца болем і можа прывесць да узнікнення і развіцця міёмы маткі (калі ёсць генетычная схільнасць). Пры аргаме ж адбываецца адток лішняй крыві. Для мужчын мастурбаванне — шацц скараціць рызыкаў узнікнення раку простаты. Згодна з данымі Нацыянальнага анкалагічнага інстытута (ЗША), мужчыны ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў, якія эякулююць не менш за пяць разоў на тыдні, хварэюць у 1,5 разоў радзей, чым тыя, хто робіць гэта 4—7 разоў на месяц. Наогул самаздавальненне, якое не пераартае ў залежнасць, — натуральнае праўленне нашай сексуальнасці, але яго не можа замяніць сексуальныя адносіны з блізкай партнёра: менавіта яны прыносяць найбольшую разраду і асяроду. Мастурбаванне прыносіць нам толькі дадатковае задавальненне.

Вядучая рубрыкі  
Святлана БАРЫСЕНКА.

### Дзённік Вікі Ц.

Як быццам справы ў цэлым няблага, але настрою чамусьці няма. Аб'ектыўна — прычын ніякіх. Ну, можа толькі скарачэнне светлавага дня, недахоп сонца. Трэці тыдзень у дзённіку пуста і чыста, быццам у шклянцы з вакуумам. Сябры кажуць: не пераймайся, падмажся, якая дробязь. Але тонуць, і без таго кволы, упарта падае на дно.

А калі ўжо втаіаеся за руку з дэпрэсіяй, раптам трапляеш у гасці. Ці ў кіно. Ці проста незнаёмы чалавек робіць камплімент. І вось ты ўжо блазнавата ўсміхаешся сваіму адлюстраванню, таксама без усякай прычыны...  
У вас бывае такое? У мяне — бывае.

# ДРАБЯЗА ЯКАЯ

07.12.2007

Побач з офісам у нас касметычны магазіны, збор «мыльна-рыльных» сродкаў. Мы з каляжанкамі тут рэгулярна атаварваемся. Але апошнім часам заходжу я сюды без асаблівай прыемнасці. Справа ў тым, што раней на ўваходзе пакупнікоў чакаў стое прыгожых, стільных плечыных кошыкаў. Ці іх толькі пачалі, ці то нетрывалымі аказаліся — карачэй, замініла адміністрацыя тыя кошыкі на звычайныя пластыкавыя скрынкі з ручкамі. Коее ўжо тут здавальненне ад шопінгу, калі я быццам у харчовую краву па малако і хлеб прыходзіш. Дробязь як быццам, а непрыемна.

Дарчы, пра шопінг. Вельмі любю хадзіць «на экскурсію» ў некалькі супермаркетаў. Гэта амаль як паход у запар, толькі рэчыва-прадуктова. Як жартуе адна мой знаёмы, дзе яшчэ сустрачэ адразу такую колькасць прадметаў, якія табе зусім не патрэбныя... Але гаворка не пра тое.

Каб трапіць у гэты спажывецкі рай, трэба спачатку дачакацца, пакуль з'явіцца вольны вазок. А ўжо ўнутры ты казачэсвае закладнікам таго вазка, бо не можаш трапіць туды, куды не праходзіць ён. Пачынаеш разумець вадзіцеляў, якія ляюцца на «дарожных экстрэмістаў». Бо дарогі мерчандызера, прыгожа і прадумана (як быццам) раскладваюць тавар, дабіваюцца ў выніку толькі аднаго: у магазіне адчуваеш сябе, як самавал у спальным раёне на вуліцы з аднабоковым рухам... Калі, пераадолеўшы заезд з пераходкамі і звязаныя з ім эмоцыі, дацягваеш усё ж да касы, фінальны акард — каб упакваць набытае добра, трэба набыць платныя пакеты. Дробязь? Куды ўжо драбней. А непрыемна, згадзіцеся.

Але бывае і наадварт. Напоўна, у нас ніколі не пераводзіцца чэргі ў McDonald's — феномен, якога я доўга не магла зразумець. Чэргі, думаю, здадалася: формула запатрабаванасці складаецца з многіх фактараў. Заказ гатуюць хутка — не трэба чакаць 40 хвілін, перыядычна ўмоўна гукаючы афіцыянтку. Разлічваюцца па чэку і адрозу, не прымушваючы наведвальніка стаіць з калькулятарам і пераправяраць рахунак. Калі кліент чымсьці незадаволены, я правіла, ідуць насустрач пакажданаму. А галоўнае — усё гэта робіцца з пастаяннай прыязнай усмешкай. Ну і няхай «яна ж вам за грошы ўсімхаецца». У іншых месцах, не будзем паказваць пальцам (пальцаў на абедзвюх руках не хоціць), такога не дачакаешся і за мільён. Хоць, здавалася б, такая дробязь...

Зрэшты, што я ўсё пра матэрыяльнае — дробязь выдатна адчуваюцца найперш у духоўнай сферы, у стасунках. Некаторыя людзі так выдатна ўмеюць ускладняць жыццё сабе і іншым, што заслугоўваюць медаля «За выдатнае раздзіманне з мукі інаш».

Скажам, свежы прыклад: блізкай прыяцелька раптам высварылася са сваім амаль што мужам. Думаець, з-за чаго? Не высварена смецце, не памятыя шкарпэты, лубоўны човен разбіўся аб рэаліі побыту? Нічога падобнага. Адносіны яны высветляе, як гэта зараз модна, у Інтэрнэце. Ён штосьці там сваё, мужчынскае, дэклараваў на нейкім форуме. Яна зрабіла заўвагу — слухную, але рэзкую. Ён пагадзіўся, маўляў, не меў рацы — а потым адмовіўся. Дакладней, у прыватнай перапісцы пагадзіўся, а публічна працягваў гнуць сваю лінію, «ты толькі мяне ў гэта не ўцягвай». І што? І нічога добрага. Месяці не размаўляюць. Яна называе яго згаістам, ён — істарычкай. Заяву з ЗАГ Са зрабілі. Які кажуць, было б і за-за чаго.

«Хобатаў, гэта добра!» — прыгадваецца аўтарытэтная Маргарыта Паўлаўна з «Пакроўскіх варотаў». Гэта фраза гучыць у мяне ў вушах кожны раз, калі міхвілы балюча рэагую на чыю-небудзь заўвагу. Ну а як навучыцца не звяртаць на гэта ўвагі — калі ступіш на тармазах адзін раз («хто разумейшы, той ступае»), — казалла мая бабуля), знойдуцца ахвотнікі сесці на шыю, і «дробязь» рызкуюць ператварыць у буйныя праблемы, хоць бы з самаадчуваннем.

І нікуды ад іх не падазненна, мазіка кожнага дня складаецца з дробязяў — падзей, сустрач, размоў, учынкаў. Самы грандэёзны план можа разваліцца, быццам картаны домік, калі не прыняць да ўвагі мікрааспічнае абставіны. І што лепш — вар'яцце паціць, спрабуючы ахапіць усё адрозу, або згаістычна інтэраваць іх — падмажаш, штурхнуць, на нагу наставіць, накрываць? Па-мойму, лепш за ўсё — калі атрымаецца — ураўнаважваць. На кожную непрыемнасць знаходзіць паціць. Трэба толькі навучыцца яго заўважваць.

Вяртаемся са складанай камандзіроўкі. Стома такая, што павеккам лянвіа варушыць, у галаве вінерагт з думак. Надвор'е — антураж да фільма жахаў, і позна ўжо, і халодна, і ўвогуле. У тэй калегі з іншых выданьняў гартаюць свежы нумар «Звязды». «О, малацічына, — кажуць, — класыны матэрыял зрабіла». Журналісты ўвогуле не вельмі ахвотна адзін аднаго чытаюць, аднак — з'яўжаўліся, палівалі. І, ведаецца, так прыемна стала. Дробязь, натуральна. Але... ну, вы ў курсе.



Фота Аляксандра ШЕШУЧКА

### «Гарачы» тэлефон «Звязды» 287 17 41

## 3 дакументамі на зямельны ўчастак разабраліся, а з водаахоўнай зонай — пакуль не

У рэдакцыю газеты «Звязда» па «гарачай лініі» паступіла пытанне ад шматдзятнай маці (выхоўвае траіх дзетак) Алены Станіслаўны Лужынскай, якая пражывае ў вёсцы Гардынава Валожынскага раёна.

Яны з мужам захацелі ўзяць банкаўскі крэдыт на рэканструкцыю жылля: зрабіць прыбудову. Аднак гэта ў іх не атрымалася па некалькіх прычынах. Па-першае, наколькі мы зразумелі, у гаспадарцы не было акта на зямлю. Па-другое, на словах мясцовае землеўпарадкавальнае і паветрамілі, што рэканструкцыю яны правесці не змогуць, бо іх зямельны ўчастак знаходзіцца побач з ракой і вадаёмам. Паводле слоў Алены Станіслаўны, да ракі метраў 200, а вадаём па дакументах з'яўляецца пакажарным.

Рэдакцыя звярнулася з просьбай правярэць выкладзеную чытацкай інфармацыю і даць адказы ў межах сваёй кампетэнцыі ў Валожынскай сельскай Савет і Мінскае абласное агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры: якія дакумэнты трэба аформіць зямлянікам, якое дачыненне да рэканструкцыі мае размяшчэнне ўчастка непадальк ад ракі? Не усё аказалася так проста, але аб усім па парадку.

Першым мы атрымалі рэагаванне з Валожынскага сельскага Савета. У ім гаварыліся, што Юры Эдуардавіч Лужынскі (муж заўважыце. — С.Р.) звярнуўся ў сельсавет 4 кастрычніка з заявай для ўстаноўлення межы зямельнага ўчастка ў вёсцы Гардынава. «Землеўпарадкавальная справа па ўстаноўленні межы зямельнага ўчастка была падрыхтавана і аддадзена на рукі Ю.Э. Лужынскаму 15 лістапада 2007 года для далейшай рэгістрацыі яго Валожынскай біо-ро на рэгістрацыі і зямельным кадастры. Зямельны ўчастак Ю.Э. Лужынскага знаходзіцца ў водаахоўнай зоне рачкі Валожынкi» (звяртаем увагу на апошні сказ. — С.Р.).

Неўзабаве быў адказ і з РУП «Мінскае абласное агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры». У межах кампетэнцыі нам паведамілі, што

### Крымінал, здарэнні

#### НЕ СТАПУЛІ ПРΟΣЬБАМ ДЗЯЦЕЙ...

Састарэлая сямейная пара загінула на пахарах у Пухавіцкім раёне.

Паводле інфармацыі Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, нягледзячы на просьбы дзяцей, амаль 90-гадовы дзядуля і яго 86-гадовая жонка адмаўляліся пераязджаць у горад з вёскі Пясчана. Сам гаспадар на вуліцу выходзіў рэдка, у асноўным пераароўваўся па хаце. Удзень суседзі заўважалі моцны дым, які ішоў з-пад даху дома, пачулі гук аўтаномнага пакарнага апалячальніка, але зайсці ўнутр памышканія ў іх не атрымалася.

Падраздзяленні МНС, якія прыбылі на месца здарэння, знайшлі гаспадыню дома на парозе жылога пакоя, відэаочка, яна спрабавала паднісці да мужа, аднак страціла прытомнасць з-за моцнага задымлення. Мужчына знаходзіўся ў ложку. Зарэагравалася некалькі версій прычын пажару.

Сяргей СТАРНАЎ.

#### АГНЯВЫ «АРГУМЕНТ»...

Паспрачаюшыся з айчынам, пасынак не знайшоў нічога леп-

для атрымання дакументаў на зямельны ўчастак, якія засведчаць правы на яго, грамадзяніна А.С. Лужынскай (хутчэй, яе мужу. — С.Р.) неабходна звярнуцца ў Валожынскае бюро ўнітарнага прадпрыемства «Мінскае абласное агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры» з заявай аб прадастаўленні зямельнага ўчастка ў прыватную ўласнасць ці пажыццёвае спадчыннае валоданне для будаўніцтва і абслугоўвання жылга дома, выбару землеўпарадкавальнай справы і дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка і узнікнення праваў на яго.

Як бачна, пытанне адносна афармлення патрэбных дакументаў было вычарпана. Але другім па ліку (і, напэўна, першым па значнасці) быў запыт наконт знаходжання ўчастка побач з ракой. Нагадаем, у адказе з Валожынскага сельскага Савета на гэты конт былі толькі адні сказ: зямельны ўчастак знаходзіцца ў водаахоўнай зоне рачкі Валожынкi. А што гэта значыць? Можна будзе зямлянікам праводзіць рэканструкцыю ці, якім раней гаварылі мясцовыя землекарыстальнікі, нельга? Перад тым, як рабіць пісьмовыя заплыты, мы спрабавалі на тэлефоне знайсці адказ на гэты пытанне, але безвынікова. Не атрымалася ў паўторнае спроба, у інстанцыях нам адказвалі, маўляў, не наша кампетэнцыя. Дадаткова спыталіся на нейкі нібыта нядаўна то дзеючы, то адмыслова, то зноў дзеючы дакумэнты. Нарэшце мы звязаліся з Валожынскай інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Быццам бы менавіта яе спецыялісты могуць паставіць кропку па нашым пытанні. Але, у сувязі з вышэйпамянянай сітуацыяй з дакументамі, мы не рызыкнулі на гэты раз пераказаць тэлефонны адказ. Дамовіліся, што яго мы атрымаем пісьмова пасля гэтай нашай публікацыі, а спецыялісты інспекцыі, калі ўзнікне такая патрэба, яшчэ раз правярэць інфармацыю наконт зямельнага ўчастка заўважыць з вёскі Гардынава, які кажуць, непасрэдна на мясцовасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.

#### ШАГА, ЯК АБЛІЦЬ БЕНЗИНАМ ЯГО ДОМ І ПАДПІЛІЦЬ

Паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Брэсцкага аблвыканкама, нежартоўная страці пад вечар разгарэлася ў доме 48-гадовага жыхара вёскі Сялец Івацэвіцкага раёна. Падаргаты пасля засталася са спіртным айчым і яго 21-гадовы пасынак паканфіктавалі, а выбраны другім бокам агнявы «аргумент» скончыўся трагедыяй

# ШМАТГАГАДОВЫЯ ТРАДЫЦЫІ ЯКАСЦІ, ЗРУЧНАСЦІ, КАМФОРТУ, ПРАВЕРАНЫЯ ЧАСАМ

## ЛІДАРУ АЙЧЫННАГА РЫНКУ ПА ВЫТВОРЧАСЦІ «БЕЛАЙ ТЭХНІКІ» — 57 гадоў



### 3 ГІСТОРЫІ. ДЗЕНЬ УЧАРАШНІ...

**1950 год** — у горадзе над Бугам заснаваны «Брэсцкі механічны завод». У гэты ж час у краіне пачынаецца газіфікацыя жылых дамоў, што стала штуршком для арганізацыі вытворчасці кухонных газавых пліт.

**1958 год (7 лістапада)** — 3 канвеера прадпрыемства сыходзіць першая пліта.

**1975–1977 гг.** — праведзена карэнная рэканструкцыя прадпрыемства. Комплекс абсталявання французскай фірмы «Крэзо-Луар Энтэрпрайз» для вытворчасці 500 тысяч газавых пліт у год быў уведзены ў эксплуатацыю без спынення дзейнасці вытворчасці. Менавіта французскі кантракт вывёў прадукцыю брэсцкага завода на еўрапейскі ўзровень, які паспяхова ўтрымліваецца па сёння.

Да моманту выпуску 3-мільярднай газавай пліты завод стаў адным з вядучых прадпрыемстваў у СССР па вытворчасці бытавой газавай апаратуры, прычым першы ў краіне пацаў выкарыстоўваў крыніца новага для галіны тэхналогіі.

**1975 год** — на заводзе выпускаецца 3-мільярдная газавая пліта, прадпрыемства становіцца адным з вядучых у сваёй галіне ў СССР па вытворчасці бытавой газавай апаратуры.

**1994 год** — праводзіцца акцыянаванне завода і ствараецца сумеснае беларуска-расійскае прадпрыемства СП ААТ «Брэстгазаапарат».

**2000 год** — на плошча заводскай прамыслова-складскай базы, размешчанай на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны (СЭЗ), ствараецца даччынае прадпрыемства ААТ «Брэстгазаапарат» — УП «Гэфест-Кварц» па прамысловай перапрацоўцы шкла.

Як вядома, дагэтуль прадпрыемства доўгі час мела сур'ёзныя праблемы з атрыманнем якаснага загартаванага джарэтыўнага шкла, якое ішло на выбар газавых і электрычных пліт са шкляннай паверхняй, ад расійскіх і беларускіх вытворцаў. Прычым штогод на гэты патрэбы трацілася каля 2,5 мільёна долараў ЗША. З уводам новага прадпрыемства ў дзеньне гэты выбары абходзіцца кампанія на 30 працэнтаў танней. Акрамя таго, былі створаны сотні дадатковых рабочых месцаў і з'явіліся магчымасці аперацыйнага ўжарэння новых дызайнерскіх распрацовак, якія ў многім вызначаюць таварны выгляд гадавай прадукцыі і вызначаюць яе попыт на рынку.

**2004 год** — ААТ «Брэстгазаапарат» набыла вытворчы корпус плошчай 22 тысячы квадратных метраў на Брэсцкім машынабудавальным заводзе для наладжвання выпуску новага для завода вырабы — кухонных паветраачышчальнікаў. На новым прадпрыемстве, якое называецца «Гэфест-тэхніка» і мае статус прадпрыемства свабоднай эканамічнай зоны, паспяхова арганізаваны выпуск газавых, электрычных і газаэлектрычных пліт і сучасных паветраачышчальнікаў розных тыпаў.



Феномен паспяховасці сумеснага беларуска-расійскага прадпрыемства ААТ «Брэстгазаапарат» для многіх спажыўцоў «белай тэхнікі» на прасторах былога Саюза тлумачыцца проста: маўляў, чаго толькі варта тое, што галоўным акцыянерам кампаніі з'яўляецца «Газпром». Між тым ужо даўно прыкметна, што поспех у любой справе залежыць ад эканамічнай граматынасці і адпаведнага прафесійнага ўзроўню ўсіх партнёраў па сумеснаму бізнэсу. У нашым выпадку беларускі бок аўтарытэтная прадстаўляе «Брэстгазаапарат».

Так, быў час, калі газавы холдынг падставіў плячо, каб брэсцкім плітам утрымацца на расійскім рынку, рэалізуючы прадукцыю праз уласную камерцыйную сетку. Кампаньёны жа аказалі крэдытную дапамогу ў выглядзе металаў і некаторых іншых матэрыялаў. Праўда, у самыя сціслыя тэрміны беларускае прадпрыемства спэцна разлічылася за пазыкі і ўжо больш за дзесятак гадоў развівае эканоміку не за кошт багатага «дзядзькі», а дзякуючы уласнай інвестыцыйнай праграме, граматычнай стратэгіі ў мадэрнізацыі вытворчасці, правядзенні маркетын-гавых палітыкі і адсочванню змяненняў на рынках збыту.

Сёння ААТ «Брэстгазаапарат» — найбуйнейшы вытворца газавых, электрычных і камбінаваных газаэлектрычных пліт на прасторах СНД, які вось ужо на працягу 57 гадоў друктуе моду на рынку «белай тэхнікі» як Беларусі, так і многіх краін былога Саюза. За больш чым паўвекавую гісторыю дзейнасці ў сьвядомасці шматлікіх пакупнікоў (якасць брэсцкіх пліт, у тым ліку і з гандлёвай маркай «Гэфест», ведаюць больш за 20 мільянаў адрасатаў) сфарміраваўся станоўчы імідж прадукцыі прадпрыемства. Вырабы пад гандлёвай маркай «Гэфест» паспяхова канкуруюць з дзясаткамі брэндаў, якія прысутнічаюць на беларускім рынку. Сярод іх — «Ariston», «Indesit», «Siemens», «Gorenje», «Candy», «Elekrolux», «Zanussi», «Mora» і іншыя. Адметна, што даючы характарыстыку прадукцыі ААТ «Брэстгазаапарат», пакупнікі традыцыйна адзначаюць камфортнасць і зручнасць у карыстанні, знешнюю прывабнасць і надзейнасць пліт «Гэфест». А пастаянны павышаны попыт на «белую тэхніку» маркі «Гэфест», у тым ліку і за межамі нашай краіны, яскрава сведчыць аб яе на-родным прызнанні.

Гандлёвая марка «GEFEST» ужо даўно пераўтварылася ва ўстойлівы брэнд, які з'яўляецца гарантам якасці і надзейнасці тавару.



### Сёння гандлёвая марка «Гэфест» ААТ «Брэстгазаапарат» паспяхова канкуруе ў сваім класе з прадукцыяй знакамітых замежных фірмаў.

#### ДЕНЬ СЁННЯШНІ...

З'яўленне новых вытворчасцяў — УП «Гэфест-Кварц», УП «Гэфест-тэхніка» — гэта яшчэ адно вялікае дасягненне ААТ «Брэстгазаапарат» у плане рэалізацыі палітыкі разнапланнага пашырэння вытворчасці.

Прыёмна адзначыць, што яна увабляецца ў жыццё і зараз. Літаральна гэтымі днямі ААТ «Брэстгазаапарат» пашырў вытворчы плошчы УП «Гэфест-тэхніка» за кошт выкупленых зямель суседняга заводу. Дзякуючы такому росту на даччыным прадпрыемстве, якое на сёння выпускае практычна ўвесь асартымент бытавой тэхнікі маркі «Гэфест», сумарна аб'ём выпуску стаянчых пліт маркі «Гэфест» з 720 тысяч штук, выпуск якіх запланаваны на 2007 год, у бліжэйшы час вырасце да 900 тысяч штук. Да таго ж пашырэнне вытворчых плошчаў дазволіць значна павялічыць складскую базу, паспрыяе з'яўленню новых адміністрацыйна-бытавых карпусоў. А яшчэ, што надзвычай важна, з'явіцца дадатковая магчымасць для дасягнення значна большай гібкасці вы-

творчасці. У залежнасці ад рынкавага попыту тут можна будзе максімальна аперацыйна пераключыцца з выпуску аднаго віду прадукцыі на другі, захоўваючы пры гэтым увесь таварны асартымент. Зрошты, на выкананне гэтай задачы скіравана і галаўное прадпрыемства ААТ «Брэстгазаапарат», якое ўжо даўно «сціснула» горла. На заводзе зараз выпускаюцца падлогавага газавыя кухонныя пліты, убудовуемыя варачныя панэлі і духоўкі. Асноўная вытворчасць уключае ў сябе прасавы, эмальраваны механікагальванічныя цэжы. У асобную вытворчасць выведзены корпус для вырабе газавых краўцаў. Як і на новых вытворчых плошчах, на галаўным заводзе пастаянна ўдасканальваюцца тэхналагічны працэсы вытворчасці, уводзяцца ў эксплуатацыю новыя станкі і абсталяванне. Асабліва гонар прадпрыемства прадстаўляе лінія прэсу, дзе вырабляюцца вонкавыя буйнагабарытныя элементы, а таксама аўтаматычная лінія па зборцы газавых краўцаў.



1. Наталія КАНЮК працуе апэратарам лініі трафарэтнага друку. 2. Цэнтрам апрацоўкі шкла кіруе вопытны апэратар Руслан БЯРЫНЧЫК. 3. Наладчык абсталявання Мікалай БАРЫСЮК сочыць за дзейнасцю лініі шліфовай шкла. 4. У адным з утульных гучоўкаў цэха створана зялёная зона, маецца тут і вялікі акарыум, які даглядае наладчык абсталявання Андрэй РАБЧУК.

## Калектыў СП ААТ «Брэстгазаапарат» вінуе з надыходзячымі Калядамі і Новым 2008 годам сваіх сяброў, партнёраў, кліентаў, пакупнікоў і жадае ўсім моцнага здароўя, жшціўевага аттымлізму і новых творчых поспехаў!

### ГЭТА ЦІКАВА ВЕДАЦЬ...

Надаўна ў расійскай сталіцы былі праведзены беспрэцэдэнтныя выпрабаванні якасці выпечкі ў газавых кухонных плітах. Выпрабаванні праводзіў надзвычай аўтарытэты цэнтр па сертыфікацыі «РАСТЭСТ-МАСКВА».

Пліты такіх вядомых гандлёвых марак, як «Дарына», «Gefest» і «Indesit» былі падвергнуты падрабязнай праверцы на якасць зборкі і адпаведнасць усім стандартам. Для гэтага ў магазінах Масквы былі куплены па дзве пліты кожнай маркі.

У лабараторыях «РАСТЭСТ-МАСКВА» плітам наладзілі сапраўдны экзамен. Кожны вузел быў дасканала правяраны на працаздольнасць і якасць, ацэнены знешні выгляд, пасля чаго кожная з пліт павінна была паказаць сябе ў справе. Пры дапамозе кантрольных выпечак спецыялісты цэнтра па сертыфікацыі павінны былі вынесці вердыкт: якая ж пліта п'ячэ лепш?

Каб устанавіць ісціну, кожную пліту падключылі да магістральнага газу — такому ж, які ідзе ў кожную расійскую кватэру. Па спецыяльнай рэцэптуры было прыгатавана цеста, раскатана і змешчана ў духоўкі. Усё строга па інструкцыі па эксплуатацыі да кожнай пліты.

У выніку такіх выпрабаванняў выпечка ў плітах «Gefest» аказалася лепшай за іншыя.

Пасля атрымання вынікаў выпрабаванняў «РАСТЭСТ-МАСКВА» прапанаваў кампаніі Gefest атэставаць сваю прадукцыю на вышэйшую катэгорыю якасці. Пліты «Gefest» сталі адзінымі, хто атрымаў гэты ганаровы знак.



5. Лінія абсталювання металічных вырабаў. 6. Абсталяванне для духоўкі — заўжуды высокай якасці. — дэвіз апэратара аўтаматычнай лініі Аляксея КРАУЧАНКІ. 7. Адна з навінак абсталявання — закатачны станок, якім кіруе апэратар Алег МІЦКЕВІЧ.

### ААТ «Брэстгазаапарат» — гэта:

- стаянчарныя газавыя пліты;
- стаянчарныя электрычныя пліты;
- стаянчарныя камбінаваныя газаэлектрычныя пліты;
- убудовуемая тэхніка (варачныя панэлі, духоўкі, шафы);
- настольныя пліты (2- і 4-канфорачныя таганкі, 1-канфорачныя турыстычныя);
- паветраачышчальнікі

### УЛАСНЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ — У ВЫТВОРЧАСЦЬ

Адпаведнасць самым найбольшым навінкам, якія традыцыйна заўсёды супадаюць з патрабаваннямі часу, цяўляе сваю інвестыцыйную у многім забяспечваецца чалавечым фактарам пры ўмове пастаяннага ўстойлівага фінансаванага становішча і дасягнення гібкасці вытворчасці, якая дазваляе аперацыйна і адэкватна рэагаваць на змяненні патрабаванняў рынку. Менавіта гэтаму ўмове і будаўніцтва павярае ўласная інвестыцыйная стратэгія. Важна падмацаваным, якія традыцыйна заўсёды супадаюць з патрабаваннямі часу, цяўляе сваю інвестыцыйную у многім забяспечваецца чалавечым фактарам пры ўмове пастаяннага ўстойлівага фінансаванага становішча і дасягнення гібкасці вытворчасці, якая дазваляе аперацыйна і адэкватна рэагаваць на змяненні патрабаванняў рынку. Менавіта гэтаму ўмове і будаўніцтва павярае ўласная інвестыцыйная стратэгія.

За апошнія 5 гадоў прадпрыемствам накіравана каля 46 мільянаў долараў ЗША на закупку найноўшых тэхналагічных абсталявання, у агульным на змяненні патрабаванняў рынку. Менавіта гэтаму ўмове і будаўніцтва павярае ўласная інвестыцыйная стратэгія.

### Марка «Gefest» — гэта гарантыя экалагічнай бяспекі прадукцыі і вытворчасці

З мэтай зніжэння негатыўнага ўздзеяння прадпрыемства на навакольнае асяроддзе на СП ААТ «Брэстгазаапарат» распрацавана, укаранена і падтрымліваецца ў рабочым стане сістэма кіравання навакольным асяроддзем і адпаведнасці з сертыфікатам міжнароднай якасці ISO 14001, што зараз з'яўляецца абавязковым патрабаваннем да канкурэнтназдольнасці прадукцыі на знешніх рынках.

Прызначэнне спажыўца: «Gefest» — гатаваць адно задавальненне — гонар для нашага калектыва.

Усе гады на прадпрыемстве праводзілася планамерная работа па ўдасканаленні ўсіх накірункаў дзейнасці, якія ўплываюць на якасць прадукцыі.

На сёння газавыя падлогавага пліты, убудовуемая тэхніка сертыфікаваны на адпаведнасць Дырэктыў ЕС (Еўрасаюза).

### ЯК ПРАВІЛЬНА ВІБРАЦЬ ПЛІТУ?

Сёння ў гандлёвых пунктах столькі пліт, што вочы разбягаюцца. Але знайсці тую адзіную і непаўторную памочніцу для кухні патрэбна. Як гэта зрабіць?

На ААТ «Брэстгазаапарат» сцвярджаюць, што пліта павінна не толькі вора даваць і хутка гатаваць, але і быць зручнай і бяспечнай. Даследаванні паказалі, што пакупнікоў пры выбары пліты цікавіць у першую чаргу яе габарыты — на цяперашніх кухнях кожны санітарны метр важны. На другім месцы — якасць выпечкі ў духоўцы. А потым ідуць колер, якасць эмали, ручак, гарзлак, провінцый, рашотка. У апошнюю чаргу людзі звяртаюць увагу на наяўнасць таймера, тэрмарэгулятара, аўтаматычнага адключэння.

● Уважліва аглядаць тавар. У якаснай пліце не павінна быць розных завесенцаў, дзверца духавой шафы павінна фіксавацца ў пэўным становішчы.

● Лепш за ўсё купляць пліты з паверхняй з нержавеючай сталі. Нягледзячы на тое, што «нержавеяка» дарагая, але яна прыдае пліце сучасны пры-вабны выгляд. Калі ў магазіне вы ўбачыце пліту з фасадам, які выкананы з нержавеючай сталі, але з прыкметна нізкай цаной, не спяшаючыся рабіць па-купку. Цуду не бывае. І калі вытворца ідзе на такі трук, то на тавары ён нешта ўсё-такі эканоміў.

Часам у продажы можна сустрэць газавыя пліты са шклокерамічнай паверхняй, якая палігаче чыстую пліту, але павышае яе кошт. Такія пліты глядзіцца на кухні вельмі прыстойна. Да таго ж выпускаюць яе далёка не ўсе вытворцы, што гаворыць аб прэстыжнасці такой прадукцыі. Дарэ-

чы, кампанія «Gefest» мае ўласны завод па вытворчасці шклокерамікі, таму наладзіла выпуск шклянных газавых пліт.

● Адаваць перавагу лепш пліце з «газ-кантралем». Гэта спецыяльная тэрмаэлектрычная сістэма, якая абароніць вас ад удзеі газу, аўтаматычна перакрываючы яго палачу пры патухненні пол'мя, напрыклад, ад скражняку ці змянення ціску ў газарыводзе.

Дарэчы, пераможцы самых разнастайных выпрабаванняў — пліты «Gefest» — аснашчаны гэтай незвычайнай функцыяй.

● Выбірайце пліту з сістэмай электрападпальвання. Яно можа быць прастай (пасля павароту пераключальніка магнутнасці канфоркі неабходна націснуць на спецыяльную кнопку) ці аўтаматычнай (адначасова з паваротам рэгулятара ўнізкае электрычнае іскрыра, якая распальвае пол'мя). Гэта значна больш зручна і больш бяспечна, чым карыстанне запалкамі альбо запальніччай.

● Варта звярнуць увагу на памер канфорак. Пажадана, каб сярод іх былі вялікія і магутныя — на такіх больш хутка і зручна гатаваць.

● Пры выбары пліты неабходна звярнуць увагу на духоўку. Зручнай за ўсё, калі яна забяспечана высокай скрыйнай пад провінцый, што выязджае разам з крышкай.

● З іншых наваротаў карысным можа аказацца таймер, які падае сігнал па заканчэнні ўстаноўленага прамежку часу. Пліту можна паставіць на праграму, каб яна аўтаматычна ўключылася і падарала, напрыклад, вярчу, пакуль вы вяртаецеся дадому.

● У любой пліты павінны быць сертыфікаты бяспекі і маркіроўкі.

● І апошняе. Пліту купляць лепш за ўсё ў магазіне, у якім ёсць сэрвісная служба. І яшчэ варта ведаць: гарантыя на тавар дзейнічае не менш чым год.

### І ТАК, ВЫ ВІБРАЦЬ ПЛІТУ...

- Уважліва аглядаць тавар. У якаснай пліце не павінна быць розных завесенцаў, дзверца духавой шафы павінна фіксавацца ў пэўным становішчы.
- Лепш за ўсё купляць пліты з паверхняй з нержавеючай сталі. Нягледзячы на тое, што «нержавеяка» дарагая, але яна прыдае пліце сучасны пры-вабны выгляд. Калі ў магазіне вы ўбачыце пліту з фасадам, які выкананы з нержавеючай сталі, але з прыкметна нізкай цаной, не спяшаючыся рабіць па-купку. Цуду не бывае. І калі вытворца ідзе на такі трук, то на тавары ён нешта ўсё-такі эканоміў.
- Часам у продажы можна сустрэць газавыя пліты са шклокерамічнай паверхняй, якая палігаче чыстую пліту, але павышае яе кошт. Такія пліты глядзіцца на кухні вельмі прыстойна. Да таго ж выпускаюць яе далёка не ўсе вытворцы, што гаворыць аб прэстыжнасці такой прадукцыі. Дарэ-



8. Гэтым звышмагутным аўтаматычным комплексам штамповальных апераций кіруе апэратар Яўген МАЦОЛЬ. 9. Наладку аварыяных робатаў праводзіць апэратар кантактнай зваркі Яўген ГЕТОЛДЫШ. 10. На ўчастку зборкі газавых пліт працуе слесар-зборшчык Аляксандр МІЗЕВІЧ. 11. Слесар-зборшчык участка электраканфорак Ала МАСЛАВА.

Для дасягнення еўрапейскага ўзроўню якасці сваіх вырабаў завод закупляе цэлы шэраг тэхналагічных матэрыялаў на Захадзе, многія з якіх у Беларусі не вырабляюцца.

Беларуска-расійскае сумеснае прадпрыемства «Брэстгазаапарат» адкрывае акцыянернае таварыства . УНП 200050520.

**GEFEST**

ЗАПРАШАЕМ ДА ЦЕСНАГА І УЗДАВАМЫГІДАНАГА СУПРАЦЮЎНІЦТВА ЗАЦІКАВЛЕННЫЯ БАКІ!

**НАШЫ РЭКВІЗИТЫ:**

224016 РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, г. БРЭСТ, вул. АРЖАНІКІДЗЕ, 22.

АДДЕЛА МАРКЕТЫНГУ: ТЭЛ: (+375 162) 21-70-52, 23-74-82

Т/ФАКС: 21-19-11

INTERNET: WWW.GEFEST.COM

E-MAIL: MAIN@GEFEST.COM

Матэрыялы рэкламна-інфармацыйнай старонкі падрыхтавалі Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Яўген ПЯСЭЦКІ (фота).

Штогод ААТ «Брэстгазаапарат» пастаўляе на экспарт звыш 75 працэнтаў сваёй прадукцыі.



5.20 «Марскія млекакормачы». 6.20, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь».

6.45, 7.45, 18.50, 0.30 Зона Х.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.

7.30, 8.25 «Дзелавое жыццё». 8.20 Гатуем разам!

8.30 У свеце матораў. 9.05 Галерэя вобразаў.

9.30 Фігурі. 10.00, 16.40 Серыял «Трымай мяне мацней».

10.55, 17.40 Серыял «Кяханне як каханне-2».

12.15 Камедыя «Між высокіх хлябоў».

13.55 Здароўе. 14.30 Nota Bene.

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 Культурныя людзі.

16.10 Час кіно. 19.35 Час спорту.

20.00 «Ход у адказ». «Дзеці ад кар'ера».

21.00 Панарама. 21.45, 1.00 Серыял «Медыум».

22.45 Трылер «Крымінальны сувязі».

Каб заробіць навіных грошай перад вяселлем, маладыя аўтаграмкі Лені ўладкоўваецца вадзіцелям да бандыты.

0.35 Серыял «Клава, давай!».

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 3.00, 5.00 Навіны.

6.05 «Пакуль усе дома». 7.05 «Наша раніца».

9.05 Контурі. 10.10 «Дыханне планеты».

10.40, 11.10 «Даве зоркі-2». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 3.20 Навіны спорту.

13.10 Серыял «Мая цудоўная няня».

14.30 «Дэтэктывы». 14.10 «Прыгоды Джэкі Чана».

14.30 «Кантрольная закупка». 16.15 Серыял «Дачка садоўніка».

17.15, 5.05 «Няхай гавораць». 18.20 «Дзеля смеху».

20.00 Час. 23.30 «Ні за якія грошы». Дак. фільм.

0.35 Серыял «Найгоршы тыдзень майго жыцця».

1.15 Серыял «Адyseя». 2.10 Серыял «Абаронца».

Тэхнічная прафілактыка з 3.30 да 5.00.

5.05 «Няхай гавораць». 6.45, 14.15 Мультисерыял «Олівер Твіст».

7.05 «Ранішня падзарядка». 8.05 Добрыя навіны.

8.40 Невытлумачальна, але факт. 9.35 У гэты дзень.

9.40, 16.30 Гадзіна суда з Паўлам Астахавым.

10.20 Свято далёкай зоркі. Эла Альтэрман.

10.50, 17.30 Серыял «Жанчына з водарам кавы».

11.55 Усё аб беспэцы. 12.25 Гаспадар.

12.55 «Школа рамонт». 13.50 Тэлебарометр.

14.35 Пазакласная гадзіна. 14.50 Няхка спяшаецца на дапамогу.

15.50 Ядзім дома. 18.35 Навіны культуры.

18.50 Серыял «Каменская-4».

20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часінка.

21.25 Футбол. Чэмпіят Англіі. Аглед тура.

22.25 Хакей. Формула гульні. 23.00 Драма «Царазайбца».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

6.10, 17.20 «Міншчына».

6.20 «3 чаго пачынаецца раніца».

7.45 «Прачнісі і спявай». 8.25 «Вялікае снеданне».

9.00 «Тыдзень». 10.00 «Спартыўны тыдзень».

10.40 «Культурнае жыццё».

11.05 Серыял «Рэбека».

12.00, 18.25 Серыял «Зацменне».

13.00 «Есць кантакт».

13.50, 23.00 «Крутыя работы».

14.55 Мультисерыял «Магнутыя рэінджары. Касмічны патруль «Дэльта»».

15.20 Серыял «Элен і рабаты».

15.50 «Народжаны ў СССР».

16.50 «Бабскі бунт».

17.30 «Званая вясцра».

20.05 «СТБ-спорт».

20.15 «Добры вечар, малы».

20.25 «Закон і крымінал».

23.10 «Сталічны футбол».

23.40 «Гуначная справа».

0.30 «Уважрасненне класікі».

1.25 «Ваенная таяна».

4.00, 5.00, 6.00, 7.00 Зарадкайся!

4.30, 14.00 Серыял «ОБЖ».

5.30 Вясельныя вар'яцты.

6.30 Удачная пакупка.

7.30 «Разам».

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».

9.00 Спецыяльны рэпартаж.

9.30 Хіт-экспрэс.

10.30 Серыял «Дзікі месяц».

12.00, 22.25 Студыя 60х90.

12.15, 22.30 Маст. фільм.

13.45 Урокі англійскай мовы.

15.00 Дак. серыял «Лепшая сусветная дваццатка».

16.00 «Гадзіна суда». Справа сямейная.

17.00 Цацкі для дарослых.

18.10 Серыял «За усё табе дзякую».

19.15 «Цік-так».

19.30 «Агульны інтарэс».

20.00 Рэспубліка — сёння.

21.00 Серыял «Крымінальныя крэсворды».

22.00 Акцэнты.

7.00, 18.50, 22.55 «Навіны кіно».

7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».

7.25, 23.05 «Метапрагноз».

7.30 Маст. фільм «Апошні рэпартаж».

9.00 «Клуб 700».

9.30 «К-відаз для дзяцей».

9.50, 19.50 Серыял «Нікі-та».

11.00 Маст. фільм «Колькі ты каштуеш».

13.00 «Дзённы тэлечат».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

17.00 Мультипарад.

17.20 Серыял «Зорныя вароты».

19.00 «Мой любімы гадаванец».

19.30 «Зялёны дом».

19.45, 21.05 «Распродаж. Навіні. Акцы».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.10 Трылер «Сонная лагчына».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.05 «Хто забіў Катоўскага?».

10.00 «Рэвізор».

10.30 «Спецыяльны карэспандант».

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.10, 17.25, 19.30 Мясцовы час. Весткі—Масква».

11.50 «Фітіль».

12.50 Серыял «Пецярбургскія тайны».

13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

14.30 Маст. фільм «Цалуюць заўсёды не тых».

15.55 Серыял «Скрадзеныя пачалункі».

17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік».

19.45 Добрай ночы, малыя!

20.00 Серыял «Тайны следства-4».

Фільм 1-ы. «Сапраўдныя каштоўнасці».

1-я серыя.

21.00 Серыял «Бандыцкі Пецярбург-10. Расплата».

20.30 «Навіны Садружнасці».

8.45 «Казахстан: старонкі гісторыі».

9.00 Спецыяльны рэпартаж.

9.30 Хіт-экспрэс.

10.30 Серыял «Дзікі месяц».

12.00, 22.25 Студыя 60х90.

12.15, 22.30 Маст. фільм.

13.45 Урокі англійскай мовы.

15.00 Дак. серыял «Лепшая сусветная дваццатка».

16.00 «Гадзіна суда». Справа сямейная.

17.00 Цацкі для дарослых.

18.10 Серыял «За усё табе дзякую».

19.15 «Цік-так».

19.30 «Агульны інтарэс».

20.00 Рэспубліка — сёння.

21.00 Серыял «Крымінальныя крэсворды».

22.00 Акцэнты.

7.00, 18.50, 22.55 «Навіны кіно».

7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».

7.25, 23.05 «Метапрагноз».

7.30 Маст. фільм «Апошні рэпартаж».

9.00 «Клуб 700».

9.30 «К-відаз для дзяцей».

9.50, 19.50 Серыял «Нікі-та».

11.00 Маст. фільм «Колькі ты каштуеш».

13.00 «Дзённы тэлечат».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

17.00 Мультипарад.

17.20 Серыял «Зорныя вароты».

19.00 «Мой любімы гадаванец».

19.30 «Зялёны дом».

19.45, 21.05 «Распродаж. Навіні. Акцы».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.10 Трылер «Сонная лагчына».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.05 «Хто забіў Катоўскага?».

10.00 «Рэвізор».

10.30 «Спецыяльны карэспандант».

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.10, 17.25, 19.30 Мясцовы час. Весткі—Масква».

11.50 «Фітіль».

12.50 Серыял «Пецярбургскія тайны».

13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

14.30 Маст. фільм «Цалуюць заўсёды не тых».

15.55 Серыял «Скрадзеныя пачалункі».

17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік».

19.45 Добрай ночы, малыя!

20.00 Серыял «Тайны следства-4».

Фільм 1-ы. «Сапраўдныя каштоўнасці».

1-я серыя.

21.00 Серыял «Бандыцкі Пецярбург-10. Расплата».

20.30 «Навіны Садружнасці».

8.45 «Казахстан: старонкі гісторыі».

9.00 Спецыяльны рэпартаж.

9.30 Хіт-экспрэс.

10.30 Серыял «Дзікі месяц».

12.00, 22.25 Студыя 60х90.

12.15, 22.30 Маст. фільм.

13.45 Урокі англійскай мовы.

15.00 Дак. серыял «Лепшая сусветная дваццатка».

16.00 «Гадзіна суда». Справа сямейная.

17.00 Цацкі для дарослых.

18.10 Серыял «За усё табе дзякую».

19.15 «Цік-так».

19.30 «Агульны інтарэс».

20.00 Рэспубліка — сёння.

21.00 Серыял «Крымінальныя крэсворды».

22.00 Акцэнты.

7.00, 18.50, 22.55 «Навіны кіно».

7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».

7.25, 23.05 «Метапрагноз».

7.30 Маст. фільм «Апошні рэпартаж».

9.00 «Клуб 700».

9.30 «К-відаз для дзяцей».

9.50, 19.50 Серыял «Нікі-та».

11.00 Маст. фільм «Колькі ты каштуеш».

13.00 «Дзённы тэлечат».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

17.00 Мультипарад.

17.20 Серыял «Зорныя вароты».

19.00 «Мой любімы гадаванец».

19.30 «Зялёны дом».

19.45, 21.05 «Распродаж. Навіні. Акцы».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.10 Трылер «Сонная лагчына».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.05 «Хто забіў Катоўскага?».

10.00 «Рэвізор».

10.30 «Спецыяльны карэспандант».

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.10, 17.25, 19.30 Мясцовы час. Весткі—Масква».

11.50 «Фітіль».

12.50 Серыял «Пецярбургскія тайны».

13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

14.30 Маст. фільм «Цалуюць заўсёды не тых».

15.55 Серыял «Скрадзеныя пачалункі».

17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік».

19.45 Добрай ночы, малыя!

20.00 Серыял «Тайны следства-4».

Фільм 1-ы. «Сапраўдныя каштоўнасці».

1-я серыя.

ЗВЯЗДА 7 снежня 2007 г.

ПЯТНІЦА, 14 СНЕЖНЯ

5.35, 15.50 Серыял «Прыск-2. Залатая ліхаманка»... 6.15 «Біг Бен». Дак. фільм.

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00 Навыны навіны.

НЯДЗЕЛЯ, 16 СНЕЖНЯ

5.40 Камедыя «Як босу ўцерлі нос»... 7.00 «Нядзельная раніца».

7.00 «Нядзельная раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 3.00, 5.00 Навыны навіны.

Егіпет, 1955 год. Каір літаральна перапоўнены шлімамі ўсіх масей.

6.00, 17.00 Серыял «Душачка Моніка»... 6.30 Удачная пакупка.

6.00, 17.00 Серыял «Душачка Моніка»... 6.30 Удачная пакупка.

8.30 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 «Дыялогі пра жывёл».

10.00 Серыял «Тайна следства-4»... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

6.00 «Сёння раніца»... 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння... 8.15 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі».

4.40 Маст. фільм «Іванава дзяцінства»... 6.30 «Фактар жыцця».

7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазеі... 8.00, 13.50, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».

7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навыны навіны.

9.50 «Дэтэктыўная гісторыя»... 10.30, 23.20 Падазеі.

4.40 Маст. фільм «Іванава дзяцінства»... 6.30 «Фактар жыцця».

СУБОТА, 15 СНЕЖНЯ

6.30 «Іконы моды»... 6.55 Брытва Акама.

7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навыны навіны.

7.20 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе»... 7.30 «Тэра-інкогіта».

7.20 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе»... 7.30 «Тэра-інкогіта».

7.35 Маст. фільм «Падзя-мелле ведзьмай».

9.00 Свая кампанія... 10.05 Добрыя навіны.

6.30 «Военная тайна»... 7.15 «Анфас».

7.20 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе»... 7.30 «Тэра-інкогіта».

7.20 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе»... 7.30 «Тэра-інкогіта».

8.00 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі».

8.55 «Аглад»... 9.25 «Бад рацэпта».

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.05 Фільм-казка «Снежная каралева».

10.30 «Галоўная дарога»... 10.55 «Кулінарны пады-нак».

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.05 Гісторыя дзяржавы Расійскай».

9.05 Фільм-казка «Снежная каралева»... 10.30 «Галоўная дарога».

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

8.00 «Огі і прусакі». Мультсерыял... 8.50 Мультфільм.

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 0.05 «ДЗЕ ХАВАЦІЦА ПРАЎДА» (КАНАДА — ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ — ЗША, 2005 г.)



Узнагароды: прэмія «Genie» (Канада), прэмія гільдыі рэжысёраў (Канада); 2006 г.

50-я гады. Славу ты камедыіны дуэт Коліна і Морыс на вершыні папулярнасці.

Ражысёр — Атам Гэган. У ролях: Кевін Бэйкан, Колін Ферт, Элісан Ломан, Соня Бенет, Рэйчэл Бланшар, Катрын Уінслоў.

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 23.30 «НОЧ У БАРЫ МАКУЛА» (ЗША, 2001 г.)



Джуэл магла прымусіць мёртвага станцаваць для змагання чаротку.

І гэта змагання чаротку, і гэта змагання чаротку, і гэта змагання чаротку.

Ражысёр — Гэрыялд Цварт. У ролях: Лью Тайлер, Мэт Дэйлан, Пол Рэйзэр, Майкл Дуглас, Джон Гудман, Эндрю Дэйв Клей, Рэба МакЭнтайр.

СЁННЯ

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Брэст.

Месяц

Маладзік 9 снежня. Месяц у сузор'і Скарпіёна.

Імяніны

Пр. Кацярыны, Парфірыя, Сямёна; К. Лілі, Мары, Амбражэя, Марціна, Тодара.

НАДВОР'Е на заўтра



У суседзях

Table with weather forecasts for neighboring countries: Варшава, Мінск, Рыга, Вільнюс, Масква, С-Пецярбург.

Фонд «Мінск облгосимущество»

14 декабря 2007 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, проводится повторный открытый аукцион.

Званы Беларусі

Сёння Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь уводзіць у паштовае абарачэнне серыю з трох марак і блока «Званы Беларусі».



Падзвонны зван, XVIII ст. Зван знаходзіцца на званы храма Нараджэння Хрыстовага ў в. Сціжлева Мінскага раёна.

БЕЛАРУСКІЯ ПРЫВАТНЫЯ ГЕРБЫ

Карчак У чырвоным полі тры срэбныя брусныя кіліны ўніз.



Касцеша У чырвоным полі срэбная раціна на канечніках дагары, ніжні канец раздвоены, над рацінай срэбны крыж кавалерскай.



Гербам КАСЦЕША карыстаўся: Александрович, Альшэўскі, Баркевіч, Берасневіч, Блусь, Бужынскі, Вальчэўскі, Ваўковіч, Ваўковіч, Верашча, Вераль, Война-Аранскі, Воўк, Вронскі, Галыцкі, Грыгаровіч, Далінскі, Дарагастайскі, Давыд, Дзюльскі, Залескі, Заможыцкі, Казакевіч, Калакоўскі, Клімовіч, Крымоўскі, Кулакоўскі, Кульчыцкі, Лазаровіч, Лазарэвіч, Мілашэўскі, Міхалевіч, Муравіцкі, Наксяновіч, Навіцкі, Паўскі, Пясляк, Пярэваловіч, Пашлаўскі/Пераваловіч, Пухта, Пышанскі/Пераваловіч, Рудзевіцкі, Сабаткоўскі, Скленскі, Статкевіч, Статкоўскі, Стацкевіч, Таргонскі, Унароўскі, Хадкевіч, Цемновіч, Свяжынскі, Слядзевіцкі, Солтан, Стаўскі, Судкоўскі, Султан, Шаляцкі, Сяліцкі, Тур, Турпал, Хадароўскі, Цераховіч, Чупа, Шумкевіч, Шумковіч, Яўлашка.